

РАБОТНІЦА
і СЯЛЯНКА

30
ГОД.



СЛАВА
ВЯЛІКАМУ
Кастрычніку!

СБРАЗІТЕЛЬНЫ
ФРЭМПЛЯР





Пятро ГЛЕБКА

СЛАВА КАСТРЫЧНІКУ!

Часу мінула над светам нямала,
Доля давала-ж дарогу адну:
Гора малога ў калыцы люляла,
Гора дарослага ў свет выганаля,
Гора на могілкі несла труну.

Так і кружыла жыццё, як завея
Кружыць увосень над полем лісты.
Ды не згасала ніколі надзея,
Што і асенняяnoch развіднее,
Зоймецца ўдосятку дзень залаты.

І не загінула добрая справа
Сэрца людскага і ў змроку глухім.
Слава-ж надзеям нястрачаным, слава,
Слава імкненням людскім!

Імі ў змаганні на подзвіг узніта,
Выпрастаў дужыя плечы народ.
З гэтай для нас пачынаецца даты
Самы вялікі і самы багаты,
Самы славуты — семнаццаты год.

Веліч і слава яго не ўмірае,
Шчодра ён дорыць набыткі свае:
Шчасце калыску дзіцяці люляе,
Праца багаццем людзей надзяляе,
Подзвіг Радзімы бяссмерце дае.

Біліся доўга за гэтае права,
Цяжка яно здабывалася нам.
Слава-ж Каstryчніку, вечная слава,
Слава яго змагарам!

Уражыя орды не раз прагавіта
Рваліся зграйай да нашай зямлі.
Шчодра бывалі крывёю паліты,
Густа касцямі варожымі ўкрыты
Наши дарогі, лясы і палі.

Мы па сігналу ваеннаі трывогі
Усе, як адзін, уставалі на бой.
Мужна прайшоўши цяжкія дарогі,
Бурай апалены сцяг перамогі
Зноў узнімалі над цэлай зямлі.

Нас не падолець у бітвах крывавых,
Страх невядомы совецкім людзям.
Слава-ж магутнейшай армії, слава,
Слава героям-байцам!

Так у змаганні, у бітвах сурowych,
Злітая з крапель, як рэчышчы рэк,
Мы адстаялі свае заваёвы,
Мы пачынаем сягонняшнім новы,
Самы шчаслівы ў гісторыі век.

Свеціца сонца на сінім раздоллі,
Нівы вясне ураджаем шумяць,
Спорыцца праца на шахце і ў полі,
З вышак будоўлі ясней, як ніколі,
Заўтрашні дзень комунізма відаць.

Светлая мара становіца явай,
Руکі свае прасціраючы нам.
Слава народу вялікаму, слава,
Слава совецкім людзям!

Верныя сэрцам і думкай Радзіме,
Мы выступаем насустроч вякоў.
Спадчыну нашу з падзякаю прыме,
Славу памножыць і вышай уздыме
Новае племя адданых сыноў.

Партыя іх, як і нас, гадавала,
Бурны Каstryчнік шляхі вызначаў,
Леніна воля ў жыццё выпраўляла,
Сталін, як бацька, рупліва і дбала
Ленінскай мудрасці ўсіх навучаў.

Слава-ж табе, маладая дзяржава,
Слава на ўсю неабдумную шыр,
Партыі Леніна — Сталіна слава,
Слава табе, правадыр!

Каstrychnik 1947 г.



Пад сцягам Леніна,
пад вадзіцельствам Сталіна,
наперад, да перамогі комунізма!



Штурм Крэмля

Карціна лаурэата Сталінскай
прэміі Д. А. Шмарынава

НЯХАЙ ЖЫВЕ ВЯЛІКАЯ КАСТРЫЧНІЦКАЯ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ РЭВОЛЮЦЫЯ!

7 лістапада (25 кастрычніка) 1917 года рабочы клас у саюзе з бяднейшым сялянствам пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна звергнуў пашаванне буржуазіі і ўстанавіў уладу Советаў.

У выніку перамогі пролетарскай рэвалюцыі палітычная ўлада ўпершыню ў гісторыі чалавецтва перайшла ў рукі рабочага класа і працоўнага сялянства. Прacoўныя сталі сапраўднымі гаспадарамі свайго лёсу, свайго жыцця, свайго часця. Яны атрымалі ўсё, абы чым марылі на працягу стагоддзяў. На другі-ж дзень рэвалюцыі была адменена памешчыцкая ўласнасць на зямлю. Больш 150 мільёнаў дзесяцін зямлі перадана сялянам без усякага выкупу. Усе багацці краіны: лясы і воды, зямля і выкапні (нафта, вугаль, руда), фабрикі і заводы, банкі і чыгункі зрабіліся здабыткам працоўных, усенароднай уласнасцю. Вялікая Кастрычніцкая соцыялістычная рэвалюцыя знішчыла соцыяльны ўціск, нацыянальную няроўнасць і заклала асновы брацкага супрацоўніцтва паміж народаамі нашай Радзімы. Яна прынесла поўнае разняволенне нашай жанчыне. Прacoўныя жанчыны, самыя прыгнечаныя з усіх прыгнечаных у мінулым, атрымалі магчымасць актыўна ўдзельнічаць ва ўсіх галінах грамадскага, гаспадарчага і культурнага жыцця краіны.

Кастрычніцкая рэвалюцыя назаўсёды пакончыла з ганебным мінулым і паставіла перад працоўнымі грандыёзныя задачы ў справе перабудовы ўсяго жыцця на новы, соцыялістычны лад.

Аглядаючыся на пройдзены за трыццаць год шлях, кожны совецкі чалавек адчувае, як сэрца яго ператапліненца начуццем найвялікшай радасці і законнай гордасці за сваю Радзіму, за партыю Леніна—Сталіна, пад кіраўніцтвам якой мы дабіліся сусветна-гістарычных перамог.

Наша краіна з адсталай у тэхніка-эканамічных зносінах, разбуранай і поўжабрацкай ператварылася ў магутную індустрыяльную соцыялістычную дзяржаву з першакласнай тэхнікай, буйнейшай механизаванай сельскай гаспадаркай, магутнымі ўзброенымі сіламі і самай перадавай культурай у свеце.

Совецкі народ законна ганарыцца грандыёзнымі тварэннямі сваёй працы: сотнямі вырасшых занава гарадоў, лепшым у свеце метро, пабудовай Беламорскага і Масква—Волга каналаў, Днепрагэсам, газаправодам Саратаў—Масква, тысячамі буйнейших прадпрыемстваў, камбінатаў, электрастанцый.

Калектывізацыя дала магчымасць пакончыць з адвечнай адсталасцю сельскай гаспадаркі. У 1940 годзе на палях краіны было сабрана 7,3 мільярда пудоў збожжа супронь 4—5 мільярдаў у 1913 годзе. Трактарны парк



у 1940 годзе складаў 523 тысячи трактараў і 182 тысячи камбайнаў.

Пад кірауніцтвам партыі Леніна—Сталіна праведзена культурная рэвалюцыя ў краіне. Амаль усё дарослае насельніцтва стала пісьменным. Усе дасягненні культуры сталі здабыткам народа. Права на асвету гарантавана кожнаму совецкаму чалавеку, першапачатковое навучанне стала абавязковым. Для дзяцей адчынены дзесяткі тысяч школ, інстытутаў, тэхнікумаў. У нашых вышэйших навучальных установах больш студэнтаў, чым ва ўсіх краінах Еўропы, разам узятых.

З петраў народных выраслі кадры совецкай інтэлігенцыі, узгадаванай і вышеставанай совецкаю ўладай і большэвіцкай партыяй.

Вялікую частку выдатных кадраў нашай новай, совецкай інтэлігенцыі складаюць жанчыны. Сярод спецыялістаў з закончанай вышэйшай адукацыяй жанчын 42,3 процента. Звыш 250 тысяч жанчын—інжынероў і тэхнікаў—занята ў прамысловасці. Больш 100 тысяч жанчын працуе ў ураджай (да рэвалюцыі жанчын-урачоў налічвалася 2 тысячи). Звыш мільёна жанчын занята ў органах народнай асветы.


Адным з найважнейшых заявленняў совецкіх людзей за 30 год з'яўляецца непарушнае дружба і брацкае супрапоўніцтва паміж народамі СССР. Дасягнулася ў выніку перамогі соцыялізма маральна-палітычнае адзінства совецкага народа вытрымала бліскучы экзамен у гады Айчынай вайны. На абарону сваёй маці-Радзімы паўстаў уесь наш народ, як адзін чалавек. Совецкую Радзіму героячна абараняла вялікая колькасць жанчын. Совецкая ўлада высока ацаніла іх заслугі ў абароне Айчыны і ўручыла ім каля 120 тысяч орденаў і медаляў Совецкага Саюза, а 62 жанчынам прысвоіла вялікае званне Героя Совецкага Саюза.

Айчынай вайна завяршылася поўным разгромам нямецкіх фашыстаў і японскіх імперыялістаў. Совецкі народ, памецишы велічны план новай пяцігодкі, прыступіў да аднаўлення сваёй разбуранай ворагамі краіны. Узнімаючы з руін гарады і сёлы, аднаўляючы і ўзікаючы новыя фабрыкі і заводы, будуючы культурныя ўстановы і жыллёвую памяшканні.

Да 1950 года наша народная гаспадарка павінна быць не толькі адноўлена, але і значна перавысіць даваенны ўзровень развіцця. Продукцыя прамысловасці павінна ўзрасці амаль у паўтара раза.

У выніку перамогі Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі беларускі народ атрымаў сваю дзяржаўнасць. За годы совецкай улады адсталая поўкалонія царской Расіі ператварылася ў перадавую індустрыяльную-калгасную дзяржаву. У рэспубліцы вырасла буйная вытворчасць, валавая прадукцыя якой у 1940 годзе перавысіла ўзровень 1913 года ў 23 разы. Калгасныя налі апрацоўвала каля 10.000 трактараў і дзесяткі соцені камбайнаў. Разам з эканамічным ростам расквітнела і культура беларускага народа.

Вялікія страты (75 мільярдаў рублёў) нанеслі народнай га-



Парад Перамогі

Карціна лаурэата Сталінскай прэміі Д. А. Шмарына

спадарцы рэспублікі нямецка-фашысцкія варвары.

Пад кірауніцтвам большэвіцкай партыі і з дапамогай вялікага рускага народа беларускі народ паспяхова залечвае нанесенія вайной раны.

На закліку працоўных героячнага Ленінграда па ўсёй краіне шырока разгарнулася соцывідлістычнае спаборніцтва да 30-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі. Тысячи прадпрыемстваў выканалі газавыя вытворчыя планы. Дзесятімесачны план па вазлавой прадукцыі ўсёй прамысловасцю СССР выканав на 103 процэнты.

Дасягненні работнікаў соцывідлістычнай індустрыі пераклікаючы з працоўнымі подзвігамі совецкага сялянства. На паліх краінах вырашчаны багаты ўраджай хлеба, бульбы і тэхнічных культур. Цэлый зобласці адна за другой рапартуючы таварышу Сталіну аб паспяховым выкананні сваіх абавязкаў з прадпрыемствамі перад дзяржавай.

Усенароднае свято совецкі народ сустракае з вялікім уздымам. Поўны сіл і бадзёрасці, ён упэўнена глядзіць у сваю вялікую будучыню. Пад кірауніцтвам большэвіцкай партыі, смела пераадольваючы ўсе цяжкасці, совецкі народ павядзе сваю любімую Радзіму да новага росквіту, да ззяючых вяршынь комунізма.

У дзень слаўнага трыццатагоддзя Вялікай Кастрычніцкай соцывідлістычнай рэвалюцыі многамільёны совецкі народ прадэманструе несакрушальную магутнасць соцывідлістычнай Радзімы, сваю беззаетную адданасць партыі большэвікоў, бязмежную любоў да арганізатора і натхніцеля ўсіх нашых перамог — вялікага Сталіна.

Няхай жыве Уссесаюзная Комуністычная партыя большэвікоў — натхніцель і арганізатор нашых перамог!

Няхай жыве правадыр совецкага народа — вялікі Сталін!

30
ГОД

СОВЕЦКІМ ЖАНЧЫНАМ

ПРЫВІТАННІ К 30-Й ГАДАВІНЕ КАСТРЫЧНІКА АД ЖАНЧЫН З-ЗА МЯЖЫ

ЭЖЭНІ КАТОН —

Старшыня Саюза французскіх жанчын,
Старшыня Міжнароднай дэмакратычнай
федэрациі жанчын

У час, калі ўся Францыя рыхтуеца да святкавання 30-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэволюцыі 1917 года, я горача вітаю совецкіх жанчын, якія ўнеслі вялікі ўклад у перамогу дэмакратый над дзяржавамі асі і працуюць цяпер з такім энтузіазмам над аднаўленнем сваёй краіны і пабудовай міру.



ДАЛОРЕС ІБАРУРЫ (ПАСІОНАРЫЯ)

Віцэ-старшыня Міжнароднай
дэмакратычнай федэрациі жанчын

Гіганцкае полымя Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэволюцыі 1917 года дасягнула самых аддаленых куткоў нашай поўфеадальнай Іспаніі, натхняючи на барацьбу за соцыялізм мільёны мужчын і жанчын, прыгнечаных і эксплаатуемых рэакцыйнымі кастамі.

Вокліч радасці і энтузіазма вырваўся з грудзей мільёнаў, адчуўших, што іх мары аб справядлівасці ўвасабляюцца ў першай соцыялістычнай дзяржаве свету, якая ўзнікла ў барацьбе супроты старога, спарахнелага, супроты прыгнёту і тыраніі капиталізма, які занявольвае масы працоўных, знішчае нацыянальную індывідуальнасць і суверэнітэт народаў.

Суровы і цяжкі быў шлях, пройдзены маладой совецкай соцыялістычнай дзяржавай за трыццаць год яе жыцця, але велізарны пасвайму гістарычнаму значэнню. Працоўныя ўсяго свету ніколі не забудуць, што Совецкі Саюз і яго славная армія былі асноўнымі фактарамі разгрому гітлерызма.

Святкуючы 30-ю гадавіну Кастрычніцкай соцыялістычнай рэволюцыі, якая вызваліла шостую частку свету ад ярма капиталізма і рэакцыі, я шлю сардэчнае прывітанне Усесаюзной комуністычнай партыі большэвікоў і яе вялікаму правадыру Сталіну, натхніцелю і кормчаму вялікай совецкай соцыялістычнай дзяржавы.

З хваляваннем і глыбокай любоўю я вітаю совецкі народ, яго мужчын і жанчын, якія, складаючы сваю самаадданую творчую працу ў выкананне сталінскіх планаў, шчодра аддаючы сваю кроў і сваё жыццё абароне соцыялістычнай Радзімы, несакрушальна ўмацавалі грандыёзную справу Кастрычніцкай рэволюцыі 1917 года, якая ўказвае сёння, як і ўчора, усім прыгнечаным зямлі шлях да вызвалення, міру і справядлівасці.

Дарагія сёстры!

У 30-ю гадавіну Вялікай Кастрычніцкай рэволюцыі польскія жанчыны шлюць совецкім жанчынам сваё гарачае прывітанне. Мы ніколі не забудзем аб тым, што Кастрычніцкая рэвалюцыя, вызвалівшая народы Расіі з-пад уціску царызма, прынесла свабоду і польскаму народу. Мы заўсёды будзем помніць аб вялікім укладзе совецкага народа ў справу разгрому гітлераўскіх орд, у справу вызвалення нашай Радзімы.

Нас захапляла герайчная барацьба совецкіх жанчын у час вайны і нас захапляе ваша велізарная праца, якую ўкладаеце вы ў аднаўленне народнай гаспадаркі вашай краіны—магутнага аплоту міру ва ўсім свеце.

У радасны дзень вялікага свята польскія жанчыны запэўніваюць вас, што прыкладуць усе намаганні да таго, каб разам з вами і ўсімі свабодалюбівымі народамі мацаваць дэмакратыю і мір ва ўсім свеце.

На даручэнню Галоўнага праўлення Саюза польскіх жанчын:
Віцэ-старшыня—ЕУГЕНІЯ ПРАГЕРАВА,
Генеральны сакратар—

ІЗОЛЬДА КАВАЛЬСКАЯ.



ЦОЛА ДРАГОЙЧАВА —

Старшыня Нацыянальнага Камітэта Айчыннага фронта, Генеральны сакратар Балгарскага Народнага Жаночага Саюза

Дарагія таварышы!

Ад імя ўсіх дэмакратычных жанчын краіны і ўсяго балгарскага народа шлю вам гарачае прывітанне з прычыны трыццатай гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэволюцыі.

Трыццаць год ідэі Маркса—Леніна—Сталіна ператвараюцца ў справу. Трыццаць год існуе совецкая ўлада. Краіна без капиталізма, без эксплатацыі чалавека чалавекам, краіна Сталінскай Канстытуцыі асвятляе шлях чалавецтву да сапраўднай дэмакратыі, свабоды і роўнапраўя народаў.

Балгарскі народ, вольная балгарская жанчына ніколі не забудуць светлага прыкладу і вялікай дапамогі, аказанай нам Совецкім Саюзам. Мы вечна будзем удзячныя вялікаму рускаму народу за наша двухразовае нацыянальнае вызваленне.


Народная Канстытуцыя дае балгарскай жанчыне і права і неабмежаваныя магчымасці працеваць і змагацца поплеч з совецкай жанчынай за дэмакратыю, за мір, за шчаслівае мачярынства, за здаровае і светлае дзяцінства.



ФАКТЫ і ЛІЧБЫ

ДАРАГІ ЧЫТАЧІ!

У дзень вялікай урачыстасці, калі сэрца поўніца радасцю, ты аглядаешся на велічны шлях, што прайшоў разам з народам, краінай, з рэспублікай сваёй. Няхай-жа ў гэтых табе дапамогуць нешматлікія лічбы і факты, што прыводзім ніжэй. Удумайся ў іх — ганарыся імі!



ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

Беларусь да Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі была адсталай ускраінай царскай Расіі, з саматужнай прымысловасцю.

За гады першай імперыялістичнай, а затым грамадзянскай вайны канчаткова збяднелі і без таго ўбогія прадпрыемствы Беларусі. У 1921 годзе яны выпусцілі толькі 30 процентаў прадукцыі супроць даваеннага ўзроўню.

І толькі Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя выратавала нашу краіну, у корні змяніла яе эканоміку.

За гады сталінскіх пяцігодак валавая прадукцыя прымысловасці Беларускай ССР узрасла ў 23, а здабыча электраенергіі ў 120 разоў.

Небывалымі ў гісторыі тэмпамі пачала развівашца прымысловасць нашай рэспублікі. Ва ўсіх гаратах узніклі магутныя фабрыкі і заводы, аснашчоныя навейшай тэхнікай: у Гомелі — завод сельскагаспадарчых машын, у Касцюкоўцы — шкло-завод імя Сталіна, у Віцебску — трыкатажная фабрика «КІМ» і швейная «Сцяг індустрыялізацыі», у Магілеве — шоўковая фабрика, у Бабруйску — дрэваапрацоўчы камбінат, у Орши — ільнокамбінат, у Барысаве і Рэчыцы — запалкавая фабрикі і т. д. У Мінску, Орши, Магілеве, Слуцку, Барысаве і многіх іншых гаратах уступілі ў строй новазбудаваныя электрычныя станицы.

Нямецкія захопнікі зруйнавалі больш 10 тысяч наших прымысловых прадпрыемстваў і вывезлі каштоўнае абсталяванне. Але беларускі народ пры братній дапамозе вялікага рускага народа хутка залечвае гэтыя цяжкія раны. Ужо адноўлены і працујаць больш 6.000 прадпрыемстваў, сярод якіх

ПЕРАМОЖЦЫ

Кацярына Эдуардаўна Зубрыцкая атрымлівае шмат лістоў ад людзей розных професій. Ёй пішуць рабочыя, работніцы, інтэлігенты, якія сваіму пасланцу ў совенкі парламент. Яны пярэдка звязтаюцца за дапамогай, за парадай. І ні адзін з лістоў не застаецца без увагі. Скроіная совецкая работніца, заслужышая высокое давер'е сваіх выбарчыкаў, трymае з імі сталую связь.

Аднойчы тав. Зубрыцкая атрымала ліст са штампам палявой пошты. Гвардзейцы адной з танкавых частей Совецкай Арміі пісалі:



К. Э. Зубрыцкая

«Мы з радасцю даведаліся аб вашых поспехах у перадкаstryтніцкім спаборніцтве, аб выдатных дасягненнях вашага завода. Так хутка перамагчы пасляваеннымі цінкасці, як перамаглі вы і ўвесь калектыў завода, могуць толькі совецкія людзі, бязмежна адданыя Радзіме, большэвіцкай партыі, свайму любімаму правадыру і настаўніку — таварышу Сталіну. Ад усёй душы вітаем з дасягнутымі вынікамі, жадаем дабіцца новых працоўных перамог у ажыццяўленні задач пасляваеннай Сталінскай пяцігодкі. Перадайце ад нас пішырае баявое прызвітанне вашым работнікам, сяброўкам



і ўсяму працавітаму калектыву завода».

Совецкія воіны падзяліліся сваімі поспехамі ў баявой і палітычнай вучобе.

У той-же дзень у сігнальным цэху, дзе працуе Кацярына Эдуардаўна, адбыўся мітынг. Нашаць адказ, расказаць аб работе завода і яго людзей было даручана тав. Зубрыцкай.

Кацярына Эдуардаўна ў простых сардечных словах расказала воінам аб славных працоўных будніх заводскага калектыва, аб тым, як ён рыхтуеца дастойна адзначыць усенароднае свята працоўных — 30-ю гадавіну Вялікага Кастрычніка.

Заснаваны больш 20 год назад завод з'яўляўся адзінм прадпрыемствам у Советскім Саюзе, дзе вырабляліся прыборы напольнага і сігнальнага абсталявання для чыгуначнага транспарту. Немцы ператварылі яго ў попел і руіны.

— Зараз не пазнаць ішага завода. Ён паўстаў з попелу і ўжо з 1944 г. зноў пачаў дзваць працукцю. Будуючы завод, мы адначасова забяспечвалі транспарт сігналізацыйнымі прыборамі. У сучасны момант з канвеера штомесячна сходзіць 370 тысяч ліхтароў і рознага стрэлачнага абсталявання — амаль удвай больш, чым перад вайной. Завод упэўнена набірае тэмпы і набліжаецца да выканання плацовых заданняў апошняга года Сталінскай пяцігодкі. Хутка ўступіць у строй новы кавальска-прэсавальны цэх, аснашчоны першакласным абсталяваннем, заканчваецца будаўніцтва новай кацельнай і ліцейнага цэха. 30 сем'яў рабочых наядуна ўгліліся ў новы дом, пабудаваны ў цэнтры горада. Да Кастрычніцкіх сягні новазелле спрэвіць сем'і, для якіх заканчваецца будаўніцтва другога дома ў 620 квадратных метраў жылой плошчы.

Рабочы калектыў свята выконвае свае перадкаstryтніцкія соцыялістичныя абавязацельствы. Завод з месяца ў месяц перавыконвае вытворчы план. Яшчэ ў верасні закончыў дзесяцімесячную праграму на 104 процэнты. Два цэхі завода — сігнальны і механічны ўжо даўно завяршылі гадавы план і выпускаюць прадукцыю ў лік 1948 года.

Ва ўсе гэтыя поспехі вялікі працоўны ўклад зрабілі нашы работніцы жанчыны. Яны праяўляюць шмат ініцыятыв і вынаходніцтва. Мая суседка па работе Валянціна Віскова выконвае норму на 220 проц. і завяршила ўжо дзве гадавыя нормы. Нястомна працуе каваль Нікіціна, выконваючы норму больш як на 200 проц. Па тэмпах і якасці работы яна не ўступае волытнаму кавалю тав. Калошы.

Кацярына Эдуардаўна назала прозвышчы многіх работніц-стаханавак. Яна расказала і аб тым, як майстар Міхаіл Вадап'янаў, следуючы прыкладу Нікалая Расійскага, ператварыў свой участак у сучэльны стаханаўскі. Гэты ўчастак, працуючы па ўзвышшанаму графіку, пры меншай колькасці рабочых стаў даваць больш прадукцыі. Штампёшчыца Кулагіна замест 15 дэталей па норме вырабляе ў змену па 70 дэталей. 84 рабочыя і работніцы датэрмінова выканалі гадавы план, а 31 чалавек даў па дзве гадавыя нормы і энергічна працуе над выкананнем трэцяй.

Але ні словам не абмовілася тав. Зубрыцкая аб сваіх стаханаўскіх спраўах. У гэтым яна праявіла свою скромнасць. На заводзе яна па праву лічища пераможкам перадкастрывчніцкага соціялістычнага спаборніцтва.

Вось што паведаміў нам аб работе Кацярыны Эдуардаўны начальнік сігналінага цэха Барыс Пінскі.

— Цэх атрымаў аператыўнае заданне ад Міністэрства Шляхоў Зноўсін асвоіць новы від прадукцыі — ліхтары для пущавога абходчыка. Асвешчэнне канструкцый ліхтара патрабавала нямала працы і вынаходніцтва. І за гэту работу ўзялася Кацярына Эдуардаўна. Яна за мінімальна кароткі тэрмін асвоіла найбольш складаны працэс — выраб шчыткоў для блок-камеры. З першых-ж дзён тав. Зубрыцкая пачала выпускаваць па 600 шчыткоў у змену, а пасля па 800, 1000 і больш. Але і на гэтым яна не спынілася. На працэсе зборкі ліхтара прымянялася спецыяльнае абсталяванне, якое прыводзіла да лішніх трагічных часу. Кацярына Эдуардаўна прышла да вываду, што збіраць корпус ліхтара можна з поспехам без тэтага прыстасавання. Вынікі хутка сказались — прадукцыянасць працы ўзрасла на 25 процентаў без знижэння якасці прадукцыі. Яна ўнесла каля дзесятка прапаноў, ажыццяўленне якіх дало значную эканомію. Пра-

цуючы па яе метаду, работніца Валянціна Васкова збірае за змену па 80 ліхтароў пры норме 50.

Совецкая патрыётка Кацярына Зубрыцкая першай на заводзе заканчвае норму трохгадовага плана. Нездарма аб ёй гавораць:

— Наша Кацярына Эдуардаўна ніколі не жыве сённяшнім днём, яна заўсёды імкнецца ў будучае. І таму на З гады крохыць уперадзе.

Тав. Зубрыцкая дабываеца, каб ўсе змены, цэхі, кожны рабочы працавалі з аганьком, з задорам. Як кіраўнік стаханаўскай школы, яна клапатліва вырошчвае новых кадры стаханаўцаў, вучыць іх майстэрству высокапрадукцыйнай работы, перадае свае навыкі і волыт.

На заводзе ідзе падрыхтоўка да 7-га лістапада. Упрыгожваюцца цэхі, рыхтуюцца лозунгі. На транспаранты наносяцца лічбы працоўных перамог. Прыгожа будзе выглядаць святочная калона электратэхнічнага завода. І ў першых шэрагах пройдуць славная совецкая патрыёткі — пераможцы ў перадкастрывчніцкім соціялістычным спаборніцтве: Кацярына Эдуардаўна Зубрыцкая, яе вучаніца Валянціна Віскова і многія іншыя.

г. Гомель.

Г. ПАУЛАУ.

ФАКТЫ і ЛІЧБЫ

такія магутныя заводы, як станкабудаўнічыя ў Мінску, Орши, Гомелі, Віцебску, цементны ў Ваўкавыску, паравозавагонарамонтны ў Гомелі, лесакамбінат у Бабруйску і многія іншыя.

Пяцігадовы план нашай рэспублікі сапраўды грандыёны. Прамысловая вытворчасць у канцы пяцігодкі на 16 процентаў перавысіць даваенны ўзровень. Капітальныя ўкладанні складаюць 6 мільярдаў 950 мільёнаў рублёў. Магутнасць электрастанцый вырасце ў 2,2 раза Аб'ём валавой прадукцыі ў заходніх абласцях рэспублікі перавысіць даваенны ў 2,5 раза.

Ужо будуюца і паступова ўваходзяць у строй зусім новыя галіны прамысловай вытворчасці. Раствуць гіганты новай індустрыі: аўтамабільны, трактарны, веласіпедны заводы, тонка-суконны і плюшавы камбінаты і іншыя прадпрыемствы.


Наша рэспубліка пасляхова ажыццяўляе задачы новай сталінскай пяцігодкі. У падарунні з 1946 годам валавая прадукцыя 1947 года ўзрасце на 43 процента. Сотні прадпрыемстваў рэспублікі вышлі пераможцамі ў перадкастрывчніцкім спаборніцтве, выканаўшы і перавыканавшы свае гадавыя вытворчыя планы.



З вялікай радасцю сустракае 30 гадавіну Кастрывчніка сям'я пущавога абходчыка А. Т. Князева са станцыі Княжыцы Віцебскай вобласці. У гэтай сям'і два героі. Маці Дар'я Андрэеўна прысвоена высокое званне «Маці-герайні», старшаму сыну Васілю — Героя Совецкага Саюза. На здымку: сям'я Князевых.

Фота І. Шышко.

30
ГОД



СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА

На тэрыторыі Беларусі да рэволюцыі 66,5 процента ўсёй зямлі належала памешчыкам, а на долю 664 тысяч сялянскіх гаспадарак прыходзілася толькі 33,5 процента. Пяць зямельных магнатаў: граф Тышкевіч, Патоцкі, князь Радзівіл, Вітгенштэйн, княгіня Гогенглоэ уладалі больш чым двумя мільёнамі дзесяцін. 30 памешчыкаў Мазыршчыны мелі зямлі ў 3 разы болей, чым усё сялянства.

Вялікая Каstryчніцкая соціялістычная рэвалюцыя паклала канец гэтай соціяльнай несправядлівасці. З рук совецкай улады сялянства атрымала мільёны дзесяцін, якія раней належалі зямельным магнатам.

Беларуская вёска стала непазнавальнаі, асабліва за час калектывізацыі. У 1940 г. на палях Беларусі працавала 9.720 трактараў, 1.592 камбайні, 2.300 складаных сельскагаспадарчых машын. Продукцыйнасць сельскай гаспадаркі супроць 1913 года значна павялічылася, пасевы пшаніцы выраслі ў 5, а тэхнічных культур — больш чым у 2,6 раза.

Расла з года ў год ураджайнасць. Толькі за 3 гады (1938 — 1941) валавы збор збожжа ў калгасах павысіўся на 44 мільёны пудоў. Калгаснае сялянства пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі ўпэўнена ішло да культурнага і заможнага жыцця.

Нямецка-фашистская варвары нанеслі сельскай гаспадарцы велізарныя страты. Яны знішчылі ўсе МТС, калгасы, соўгасы. Пасеўная плошча зменшылася на 60 процентаў.

Зараз адноўлены ўжо ўсе калгасы рэспублікі, усе 337 МТС. Многія калгасы дабіліся не толькі даваенных, але і больш высокіх ураджаяў. Лік відуеца бескараро. Толькі за апошнія два гады колькасць буйней рагатай жывёлы ў калгаснікаў і сялян-аднаасобнікаў павялічылася на 547 тысяч галоў.

У 1950 г. сельская гаспадарка рэспублікі дасць збожжа 3177 тысяч тон, ільновалакна 84.000 тон, бульбы 14.355.000 тон і шмат іншых прадуктаў.

Досьдзяне Каstryчніка

Восень паклала на лісы свае непаўторныя фарбы. На белых бярозках — заляпісты ўбор. Дубы, ясені, клёны прыхарашаны ў яркагаўтэсце ліске. Яны так прывабна паглядаюць на падарожніка, што нават у ветрушавольніка не хапае ні сіл, ні адвагі сарваць гэта ўрачыстае лясное ўбранне.

Ранім сяня лясоў абрываецца, і перад падарожнікам, бы ў казцы, вырастает вялізнае паселішча з 250 утульных сялянскіх домікаў. Гэта — сяло Востраў. З трох бакоў акружает яго ланцужком невялічкай рэчкі Мышанка, за якой па піезніх распляскаліся воды ручаёў ды балот. Лісы, балоты ды худыя, мізэрныя землі, бездарожжа і аддаленасць ад населеных цэнтраў зусім нагадвалі жыццё ша востраве. Так яшчэ здаўна і пазвалі сяло — Востраў.

Была тут, вядома, і ўрадлівая зямля. Тысячи гектараў лепшай раблі належалі графу Патоцкаму ды асаднікам. У вёсцы Любейкі Астроўскага сельсовета 60 сялянскіх двароў мелі 100 дзесяцін зямлі, а 15 асаднікаў — 900.

Астроўскія-ж сяляне або зусім не мелі зямлі і былі за парабкаў, або сеялі хлеб на купінах сярод балот. Галадалі, талелі, раней часу паміралі. Многія ўвесень пакідалі бацькаўшчыну і выезжалі заграніцу на пабочныя заработка.

Пасля доўгіх вандраванняў астраўчане, знясленія цяжкаю працай на заводах і ў дварах французскіх, бельгійскіх, літоўскіх, нямецкіх кашталаў і памешчыкаў, поўбосьця і галодныя варочаліся ў роднае сяло на далейшыя пакуты. Не было куды падацца працоўнаму селяніну. Асабліва цяжка прыходзілася жанчыне-сялянцы. Нястача, голад, хваробы былі спадарожнікамі ўсяго яе жыцця. Сярод бяспраўных

беларусаў памешчыкі і асаднікі свядома насяджалі певузтва, пакідаючы іх непісьменнымі.

І толькі совецкі ўрад прынес астраўчанам свято свабоды. Другім стала жыццё, другімі сталі людзі. Яны кроначаць у шагу са ўсім народам совецкай краіны. Насельніцтва Вострава ў поўнай меры карыстаецца вялікімі завадамі Каstryчніцкай соціялістычнай рэвалюцыі, правам на працу, на адпачынак, на асвету.

Ад совецкай улады астараўчане атрымалі дадаткова 350 гектараў быльых графскіх зямель, на якіх ціпер зелянеюць палі азімага збожжа, чарнеюць тлустыя скібы зябліза.

У гэтым годзе астраўчане атрымалі ад дзяржавы больш 400 кубаметраў лесу і пабудавалі 62 дамы, канчаюць будаўніцтва яшчэ 6 дамоў. Адкрыта няпоўная сярэдняя школа. Фельчарска-акушорскі пункт аказаў у гэтым тодзе кваліфікаваную дапамогу больш як 50 рожаніцам. Кожны вечар у клубе, хадзе-читальні збіраюцца сяляне. Раней газет тут ніхто не чытаў, а ціпер сяляне сельсовета вышісваюць 446 экземпляраў газет.

Усе вуліцы сяла ў густым павуціні правадоў. У 250 сялянскіх дамах гарыць электрычнае свято. Нават у хаты хутаран, якія жывуць за палутара кілометра ад Вострава, праведзена электрычнасць. Энергія «белага вугалю» ракі Мышанкі, ператвораная ў электрычнасць, ідзе па правадах у сельсовет і ў школу, у клуб і ў хадзе-читальні, у фельчарска-акушорскі пункт і ў антэку.

Актыўнай грамадска-палітычнай сілай з'яўляюцца жанчыны Вострава. Ніна Рагачэвіч працуе старшынёй жонсовета. Яна кіруе рознастайнай дзеяносцю 32-х дэлегатаў — мясцовых сялянок.

Жанчын-актыўістак можна бацьці і на фельчарска-акушорскім пунктце, і ў антэцы, і ў школе. Дэ-



**Няхай жывуць жанчыны СССР –
вялікая сіла совецкага грамадства,
актыўныя ўдзельніцы палітычнага, гаспадарчага
і культурнага жыцця нашай краіны!**



У калгасе імя Калініна Гродненскай вобласці фруктовы сад займае 14 гектараў. Калгас атрымлівае ад сада вялікі даход. На здымку: калгасніца Спірыдонава за зборам яблук.

Фота Л. Эйзіна,

лег
паз
роу
сте
ма
гар
год
дзя
нас
чы
бал

при
спі
кам

да
сов
Со
чле
дзя
рал

ны
цін
пра
Ст
был
сроп
ча

лі
сха
ючи
сус
ры
над

лу
ла
зд
В.
ля

легаткі дапамагаюць сельсовету ў палешанні пастаноўкі аховы здраўя, аховы мацярынства і дзяцінства. У Востраве—25 многадзетных мацярэй, удастоеных высокіх узнагарод. Толькі за 5 месяцаў бягучага года мацеры атрымалі 26.600 руб. дзяржаўнай дапамогі па многадзетнасці. Сярод іх—Сцепаніда Шымчык, Агаф'я Метка, Аляксандра Собаль.

Яны паказваюць асабісты прыклад і арганізаторскія здольнасці ва ўсіх грамадска-палітычных кампаніях.

Зараз у Востраве рыхтуюцца да выбараў у мясцовыя советы. Вольга Дзянішчык і Соф'я Гаўрыльчык працуяць членамі выбарчых камісій. Надзяя Пачакайла клапоціцца аб акуратнай дастаўцы газет у агітпункт.

Заўсёды людна ў клубе. Тут кожны месец дэманструюцца 4 кінокарціны. Апошні фільм «Клятву» прагледзелі амаль усе астраўчане. Стацыянарную кіноапаратуру набыло насельніцтва на ўласныя сродкі. Дэлегаткі і тут праявілі свой пачын.

...Усё карацеюць асення дні. І калі за чароўным восеніцкім лесам схаваецца сонца—у сяле ўспыхваюць лямпачкі Ільіча. З радасцю сустракае селянін дыханне Кастрычніка ў сваім доме і з светлай надзеяй глядзіць у будучыню.

Ляхавіцкі раён

I. МАРКАЎ.

ЭДЗІ АГНЯЦВЕТ

У Маскву

(Ліст старой калгасніцы)

Я даўно табе хацела
Напісаць, таварыш Сталін,
Аб сваім паведаць шчасці,
Што прынёс нам новы час,
Аб маім жыцці дзівосным
Паліцелі песні ў далі.
Слухай, любы, слухай, мудры,
Мой праўдзівы просты сказ.

Я часамі ўспамінаю
Дзён мінулых злое гора.
Я не бачыла юнацтва,
Сэрца поўні горкі сум.
Гаравала дні і ночы,
Ледзьве дыхала ад зморы
І не знала, дзе схавацца
Ад цяжкіх, маўклівых дум.

Хто-б тады сказаў, хто ведаў,
Што дачка мая, Марына,
Будзе знатнай і багатай
І ў калгасе старишыней.
А працуе — глянць міла,
Людзі кажуць — малайчына!
І старая, і малая
Рады дзеўчыне маёй.

Ці-ж такай была калісьці
Маладосць мая цяжская?
Бедавала сірацінай,

Птушкай марыла я стаць,
Каб ляцець у свет на крыллях
Над балотамі, над гаем,
Каб знайсці сваю свабоду,
Шчасце — долю адшукаць.

Так калісі аб крыллях сніла...
А дачка мая другая
Смела водзіць самалёты
Над прасторнаю зямлёр
Птушкай срэбранай імчыцца
Комсамолка дарагая,
Сцеражэ яна граніцы —
Нашу сілу і спакой.


Песні сумныя начамі
Я паціхеньку спявала
Над калыскаю дачушкі —
Трэцій ластаўкі маёй.
Ці-ж я думала калісьці,
Што яна артысткай стане
І ў высокай, белай зале
Захапляцца будуць ёй?

Як яна співае чиста,
Салавейка пазайбросціць!
Я смяюся, падпяваю,
Забываю на гады.
Песні льюцца, славяць сілу
Нашай яснай маладосці,
Канстытуцыю, што дай нам
Ты, наш мудры правадыр.

Вось якія мае дзеци!
Ну, а я сама, старая,
У калгасе брыгадірам,
У мяне кlapotaў шмат.
Я жыву цяпер заможна
І парой не адчуваю,
Што сібее русы волас,
Што ідзе пад шэсцьдзесят.

Дарагі таварыш Сталін!
Я яшчэ-б сказаць хацела:
Берагу я ў сэрцы мару,
Мне-б паехаць у Москву!
Мне-б хоць раз цябе пабачыць
І сказаць па просту, шыра:
— Дзякую, родненкі, за тое,
Што шчасліва так жыву!

Дзякую, наш вялікі Сталін,
Ад мяне і ад калгаса,
Ад маіх дачок прыгожых,
Ад унукаў і сыноў.
Дзякую, мудры і любімы,
Мы табе жадаем, ясны,
Весялосці і здароўя
І жыцця на шмат гадоў!



У Гарадзееўскім сельсовеце, Жалудокскага раёна, Гродненскай вобласці пушчана электрастанцыя. На здымку: сялянка вёскі Новасады В. Шэршань уключае электрычную лямпачку. Фота Л. Эйдзіна.

30
год



КУЛЬТУРА

За гады совецкай улады амаль усё дарослае насельніцтва Беларусі стала пісьменным. Уведзена абвязковае ўсеагульнае навучанне дзяцей ад 7 да 14 год. Пасля вайны адбудавана і адноўлена 11.915 школ, у якіх навучаеца 1,5 мільён дзяцей.

У 1947 г. на народную асвету дзяржава асігнавала 1 мільён 287 тысяч рублёў — у два разы больш, чым у 1940 годзе.

Пасля вайны ў рэспубліцы адкрыта і працуе 25 вышэйших і 109 сярэдніх навучальных устаноў.

Пышна расквітнела мастацтва Совецкай Беларусі. Зараз працуе ўжо 12 тэатраў, 552 кіноўстаноўкі, 16 музычных вучылішчаў і школ, 2 тэатральныя студыі, тэатральны інстытут. На рэспубліканскую выстаўку будуць прадстаўлены работы 50 масгакоў. Выдаецца больш 200 газет і журналоў.



З ЗЯМЛЯНАКУ НОВЫЯ ДАМЫ

У выніку нямецкай акупацыі без жылля засталося 412 тысяч сялянскіх сем'яў. Пасля вызвалення Беларусі ад фашысткіх захопнікаў адбудавана ўжо 296 тысяч дамоў, у якія пераселена з зямлянак 1 мільён 830 тысяч чалавек.

Да 1950 года ў гарадах і раённых цэнтрах рэспублікі будзе пабудавана 4,2 мільён квадратных метраў жылой плошчы.

Шчасце

Вера ЛЮТАВА

Адзначаючы трыццацігодзіннікі, мы сям'і атрымалі выпшэйшую асвету. Адзін з братоў скончыў дэве акадэміі — сельскагаспадарчую і артылерыйскую; другі — Ленінградскі палітэхнічны інстытут. Сястра Яўгенія стала навуковым работнікам, а Вольга — інжынерам-будаўніком.

Загадчык кафедры вочных хвароб Беларускага медінстытута Тацяна Васільеўна Бірыч сустрэла Каstryчніцкую соцыялістычную рэвалюцию падлеткам.

У сям'і Тацяна Васільеўна была старэйшая. А сям'я была вялікая. Апрача пяці сваіх дзяцей, бацька

Услед за ёй і астатнія члены Вялікага Каstryчніка, мы сям'і атрымалі выпшэйшую асвету. Адзін з братоў скончыў дэве акадэміі — сельскагаспадарчую і артылерыйскую; другі — Ленінградскі палітэхнічны інстытут. Сястра Яўгенія стала навуковым работнікам, а Вольга — інжынерам-будаўніком.

Так шырокай хвалі хлынулі вызваленія Каstryчнікам народныя таленты да вяршынь культуры і ведаў. Чалавек з народа стаў гаспадаром свайго лесу.

1928 год для Тацяны Васільеўны быў знамянальным. Скончыўши медфак, яна ў ліку лепішых была залічана ў аспірантуру пры Акадэміі навук па хваробах вачэй. Апрача таго, у гэтым годзе ёе прынялі кандыдатам у члены партыі.

Маладым навуковым работнікам, улюбёным у сваю спецыяльнасць, вышла Бірыч у жыццё. Ей здазалася, што быць урачом — лепш і цікавей за ўсё. Яна нават запэўнила сястру Яўгенію пакінуць фізіка-матэматычны факультэт і стаць урачом.

Працуючы ў клініцы, яна ўважаўкі пераконвалася ў тым, што хваробы вачэй прыносяць людзям шмат гора, а ёй хацелася несці людзям радасць. І яна паставіла перад сабою мэту: стаць выдатным спецыялістам сваёй справы. У совецкай краіне для гэтага былі ўсе магчымасці.

Неўзабаве Бірыч атрымала навуковую камандыроўку ў першы Медыцынскі інстытут. Паездка ў Маскву дала ёй вельмі многа. Пад кіраўніцтвам прафесара Адзінцова яна засвоіла хірургічную тэхніку і асабліва зацікавілася навукова-эксперыментальнай работай. Тут яна начала сваю кандыдактскую дысертацыю: «Каверны зрокавага нерва», якую з поспехам абараніла, вярнуўшыся ў Мінск.

Тацяна Васільеўна ведала, што нельга слыняцца на дасягнутым. Ужо будучы дацэнтам, яна поўгода працуе ў Одэсе ў прафесара Філатава і там авалодвае тэхнікай перасадкі рагавіцы. Бачачы поспехі Бірыч, прафесар пралануе застасца ў яго, але яна едзе ў родны Мінск.

У Мінску, акрамя работы са студэнтамі, Тацяна Васільеўна загад-



T. V. Бірыч

выходзіваў чатырох сірат — сваякоў. І ўсіх горача жадаў вывесці ў людзі, даць вышэйшую асвету, хоць і разумеў марнасць сваіх імкненняў.

Калі адбылася Каstryчніцкая рэвалюцыя, бацька сказаў дзяцем:

— Гэта ваша шчасце.

Тацяна Васільеўна была першай у сям'і, перад кім совецкая ўлада адкрыла дзвёры універсітэта. Можна было самой выбіраць дарогу ў жыццё, кіруючыся толькі сваімі нахільнасцямі. І яна паступіла на медыцынскі факультэт Мінскага універсітэта.



вала адзялленнем хваробы вачэй і вания, пры туберкулёзе і іншых за-
была сакратаром партыйнай аргані-
зацыі трэцяй клінічнай больніцы.

Калі пачалася вайна, Бірыч тро-
дні не выходзіла з больніцы, хоць
дома засталіся маленькая дачка і
выхаванка. Яна пакінула клініку
толькі пасля таго, як хворыя былі
эвакуіраваны.

Гады вайны Таяна Васільеўна
правяла ў Саратаве, дзе плённа пра-
давала ў шпіталях, у клініцы па
хваробе вачэй і ў медінстытуце.
Спачатку да яе аднесліся недавор-
ліва, — так мала яна была падобна
на дацэнта пасля пакутлівай і пра-
цяглай эвакуацыі. Документаў-жа з
её не было. Аднак, некалькі бліску-
ча праведзеных складаных апера-
ций заваявалі ёй аўтарытэт у на-
вуковых колах Саратава.

Адным з першых Таяна Васіль-
еўна аперавала танкіста. Машына
яго была разбіта снарадам, а сам ён
атрымаў ранение: кавалачак сталі
ад броні танка трапіў у вока. Ра-
нение было сур'ёзнае, і ўрачы вы-
казваліся на ўдаленне вока.

— Мы абавязаны зрабіць усё,
каб захаваць яму зрок і вярнуць
радзіме абаронцу, — горача сказала
Бірыч.

Аперацыя прыйшла выдатна, і
танкіст вярнуўся на фронт.

— Вы — мая правая рука, —
гаварыў прафесар, даручаючы ёй
сур'ёзна хворых і раненых.

У час Сталінградскай эпапеі
быгалі выпадкі, калі Таяна Васільеўна начамі не пакідала шпі-
таль, праводзячы тэрм'новыя апера-
цыі. Мноства вусных і пісьмовых
падзяк атрымала яна ад тых, каму
вярнула зрок.

За выдатную работу Саратавскі
абласны Совет узнагародзіў Бірыч
пачотнай граматай.

У Саратаве Бірыч пачала пісаць
свою доктарскую дысертацию аб ля-
чэнні кіслародам некаторых відаў
захворванняў вачэй. Гэта было чо-
вас, не даследванае мельпінскай
навукай пытанне, і Таяна Васіль-
еўна адной з першых узялася за яго
распрацоўку.

Тэма была падказана самім жыц-
цем — патрабаваннямі вайны.

Эксперыменты далі дадатны вы-
нік. Бірыч правяла каля 2.000 на-
гляданняў і ў маі гэтага года аbara-
ніла доктарскую дысертацию.

Зараз прафесар Бірыч паспяхова
прымяняе ў клініцы кіслароднае ля-
чэнне пры некаторых відах атруч-

хворанняў вачэй.

Першым, каму ў свой час Та-
яна Васільеўна паказала сваю ды-
сертацыю, быў яе бацька — заслу-
жаны настаўнік, які ўсё жыцце
аддаў справе народнай асветы. Він-
шуючы дачку, ён усвялявала ска-
заў, што ў яе адкрыці шмат ка-
рысі. І не памыліўся.

Дзяўчына з Жлобіна — Людміла
Шапрунова адрэзу страсті зрок. Яшчэ ўвечары яна была ў кіно, а
раніцай перастала бачыць. Людміла
балюча перажывала сваё пяцічасце,
але ў душы была ўпэўнена, што
нашы ўрачы абавязкова выратуюць
яе. Аднак, мясцовыя ўрачы аказа-
ліся блісельнымі. Дзяўчына была ў
роспачы. Тады яе прывезлі ў Мінск,
у клініку да прафесара Бірыч.
У Людмілы было цяжкае туберку-
лезнэ захворванне вачэй, і Таяна
Васільеўна пачала яе лячыць кісларо-
дам. Дзяўчына чула ўпэўнены
мяккі голас прафесара, адчувала яе
хуткія лёгкія рухі і зноў верыла ў
сваё выздараўленне. Больш за ўсё
ей хацелася ўбачыць іменна Таяну
Васільеўну. Дзен, калі Людміла
зноў ясна ўбачыла свято, стаў
нібы другім днём нараджэння. Сярод
людей у белых халатах яна ал-
разу пазнала прафесара Бірыч — не-
вялікую хударльяную жанчыну з
пригожым высокім ілбом і жывым
вачым.

Тамару Былыка, якая хварэла па
туберкулёзе вачэй, Таяна Васіль-
еўна таксама вылечыла кісларо-
дам. Дзяўчына, якая нічога на ба-
чыла, працуе цяпер чарцёжніцай.

З усіх канцоў Беларусі і нават з
іншых рэспублік прыезджаюць хво-
рыя ў клініку прафесара Бірыч.

Нядайна маёр прывёз у клініку
свою старую маці Акуліну Паніка-
лоўскую. Пайшоў ужо трэці год, як
яна страсті зрок. Некалькі разоў
была аперавана, але без поспеху.
Пасля складанай аперацыі, якую
правяла Таяна Васільеўна, хворая
пачала бачыць.

Аднойчы на прыём прывялі інва-
ліда Айчыннай вайны, аслепшага
на фронце. Ён доўга лячыўся ў шпі-
талах, але зрок не вярнуўся. Тая-
на Васільеўна здолела вярнуць яму
50 процентаў зроку; хворы стаў
бачыць на адно вока.

— Вы чаравіца, — сказаў ён на
развітанне.



Пад умелым кіраўніцтвам прафес-
сара Бірыч плённа працуе і распе-
калектыў навуковых работнікаў.

Кожны тыдзень на кансультантую
да Бірыч сходзіцца шмат хворых, і
яна нікому не адмаўляе. Усе свае
веды і здольнасці аддае народу, пры-
носіць хворым людзям вялікую ра-
даесь — дзе ім матчы масець зноў
бачыць свято. І з вуснаў у вусны
разносіца добрая слава аб прафес-
сару Таяне Васільеўне Бірыч —
дачны сельскага настаўніка з-пад
Барысава, перад якой совецкая Ра-
дзіма праклада широкі шлях да
творчай працы.

ФАКТЫ І ЛІЧБЫ



АХОВА МАЦЯРЫНСТВА І ДЗЯЦІНСТВА

У Расіі да рэвалюцыі што-
год памірала пры родах 30 ты-
сяч жанчын з-за адсутнасці ме-
дыцынскай дапамогі. Жанчы-
нам прыходзілася карыстацца
дапамогай павіральных бабак, і
толькі ў буйных гарадах было
некалькі радзільных ложкаў.

У студзені 1947 года на Бе-
ларусі налічвалася ўжо 3.178
радзільных ложкаў. Жанчыны,
занятые на работе, карыстаю-
ца адпачынкам па цяжарнасці
на 77 дзён.

Нямецка-фашистская варвары
зішчылі ўсе дзіцячыя ўстано-
выя рэспублікі. Ужо адбудавана
і працуе 238 дзіцячых ясляў
на 9.160 месц, 24 дамы дзіцяці
на 1.860 месц, 221 дзіцячыя і
жаночыя кансультанты, 20.430
дзяцей наведваюць дзіцячыя
сады. 17.957 многадзетных ма-
цярэй рэспублікі ўзнагароджаны
ордэнамі «Мацярынская сла-
ва», 46.383 маюць «Медаль ма-
цярынства». 749 жанчынам пры-
своена званне «Маці-герайня».

38 ліпеня 1944 г. многадзет-
ным мацевам у рэспубліцы вы-
плачана 398.820.200 рубліў.

Святочнае прывітанне!

Мал. Д. Краеўлікава

Тэкст А. АСТРЭЙКІ

К трыццатай сладкай гадавіне
Дарогай торнай баявой
Ішла совецкая краіна
Братэрскай дружнаю сям'ёй.



Ішла праз буры, непагоды
Да мэты сонечнай наўсцяж.
Да перамогі вёў народы
Вялікі Сталін, бацька наш.
Іграйце веселяй, музыki,
Спявайце вёскі, гарады!
За стол святочны ў дзень вялікі
Сядайце, сёстры і браты.
Адзначыць дзень святочны права
Мы ўпартай працай здабылі.
Расла ад года ў год дзяржава —

Па добрых звычаях з пашанай
Мы пазнаёмім з вами іх
У прычы доблесных, адданых,
Заслужаных і баявых.
Прыгла Сцяпанава на свята.
Спявайце вёскі, гарады!

I смех і радасць у палацы,
Сяброўскі шчыры поціск рук.
Дык вып'ем за Героя Працы —
За нашу мужную Чухнюк!
Тут і народная артыстка
Паміж сябровак і гасцей,

З Вярхоўнага Совета Дзяржа
Вітае поціскам рукі
Гарэцкую — за ільносемя,



Праславіла ў гэты год
Яна за фрэзерным варштатам
Наш Мінскі трактарны завод.
I загудзелі ў зале сцены,
Усе ўзняліся з-за стала:
То машыніст — Чухнюк Алена
На свята з рапартам прышла.
Яна вадзіла нам на славу
Пад бомбамі усю вайну
З боепрыпасамі саставы
У франтавую старану.

Александроўская Ларыса —
Наш беларускі салавей.
Зіма Алена з ёю поплеч.
За працу славіца яна.
Гучыць па залі дружны вокліч:
— П'ем за наборышчуцу да дна.
Тут столькі блізкіх і знаёмых
Сабраліся сям'ёй адной:
Вось Грэкава — міністр Харчпрома,
А вось Маслоўская — Герой...
Святочны тост яна ўзнімае
З віном гуллівым угару
За Мінск, што раны зажыўляе,
За слуг народа — дэпутатаў,
Што за сталом паселі тут,
За лёс і часлівы і багаты
I за Каstryчніцкі салют.

Гурэцкую — за буракі.
Пра перамог працоўных веліч
Складае гімны родны край.
Хвала Стыкут і Хаміцэвіч
За ўход вялікі, за ўраджай!
Багаты хлеб для Беларусі
Расцілі ўласнаю рукой
Стаханаўкі Папко Маруся,
I Кухарова, і Шкурко.
Яны ў палах вялі змаганне
За наш калгасны ураджай.
Святочнае вам прывітанне
Сягоння шле наш родны край.
Усім — і маці-герайнам,
Даяркам, знатным звеняўым,
Совецкім доблесным жанчынам
Прывет святочны баявы!
I пажаданне новай славы
На фабрыках і на палах,
Каб перамогай небывалай
Ваші творчы адзначаўся шлях.
Папрацавалі вы багата
За наш уздым, за творчы рост.
Падзяка Сталіну ў свята!
За Сталіна, сяброві, тост!



ЭТАПЫ ВЯЛІКАГА ШЛЯХУ

Недзе там, на заходзе, жалобна стагнала замля, а ў ночы неба гнеўна зязла крызвымі зарніцамі. Недзе грымелі баі, тінулі людзі. А на тылавым аэрадроме над Ельцам было піхा і нудна.

Увечары, кладучыся спаць, Тацяна сказала саброўкам:

— І навошта нас «марынуць»? Колькі яшчэ нам таміца без справы?

Дзяўчата спачувальна ўздыхалі.

Але аднойчы пахмурным кастрычніцкім вечарам 1941 года старшага лейтэнанта-лётчыка Тацяну Гаварака выклікалі ў штаб. Камандзір жаночага авіапынага злучэння Герой Савецкага Саюза Марына Раскова коратка растлумачыла баявую задачу.

У туу ноч Тацяна, усехваляваная думкамі аб заўтрашнім вылете, доўга варочалася з боку на бок і заснула толькі пад раніцу. Але з пасцелі паднялася, як і зазвычай, бадзёрая і ўпэўненая ў сабе і ў сваіх падначаленых.

І вось ён—доўгачаканы момант каманды, чырвонаваты водбліск ракеты ў прадранішнім тумане, напружены гул матораў.

Лёгка адараўшыся ад зямлі, самалёты ляглі на курс.

Гэта быў першы баявы вылет Тацяны Гаварака. З затоеным хваляваннем наглядала яна за паводзінамі ў паветры даручанай ёй эскадрылы. Грэзныя бамбардыроўшчыкі трымаліся лёгка і ўпэўнена, строга зноўвалі строй.

Кілометрах у дваццаці ад заданай мэты з'явіліся першыя «месершмідты», а неўзабаве яны навесілі зверху, заходзілі ззаду, з бакоў. Пад прыкрыццем зничальнікаў, якія адбівалі насядаўшых немцаў, эскадрылья Тацяны вышла да мэты і скінула бомбы.

Вярнуліся без страт, і толькі сярод дзяўчатаў-зничальнікаў былі раненыя.

З лётнай вышыні Тацяне здалося, што ўдар быў напесен дакладна па вызначаных аб'ектах. Але қалі на нарадзе камандзіраў Марына Раскова празналізавала фотаздымкі разрываў, выявілася, што гэта далёка не так. Шмат каштоўных парад дала тады праслаўленая лётчыца маладым афіцэрам.

Навука вайны даенца не лёгка для мужчыны, але ў сто разоў цяжэй яна для жанчыны. Тацяна і яе саброўкі, натхнёныя вялікай мэтай разгрому ненавіснага ворага, які навіс тады над самым сэрцам Радзімы — Москвой, упартага перамагалі неймаверныя пляжкаспі.

Здавалася-б, не жаночая тэта справа—лёташь. Аднак-жа, лёталі і бамбілі, ды яшчэ як! За паўтара тады эскадрылья Тацяны Гаварака зрабіла 217 баявых вы-

летаў, знішчыла сотні агнявых крапак, дзесяткі танкаў, аўтамашын і складаў, тысячи німецкіх саллат і афіцэраў. 17 фашысцкіх асаў знайшлі бясладыны канец ад рук совецкіх лётчыц.

Анатоль ВЯЛЮГІН

Кастрычніцкі сцяг

(Балада)

Да свята	Здалёк
Шылі дзяўчата	Праўляную вышку.
Чырвоны	Пад вышкай
Штандар крылаты.	Рыпяць абозы,
Палалі	Ды восень
Агнём палянкі:	Паліць бярозы.
Не спалі	І хлопцы
Ноч партызанкі,	Са сцягам вышилі,
Шылі	Міны узяўшы,
У палотнічча зоры	Да вышкі.
I чырвань	Ранкам
Зары над борам.	Сцяг па-над ёю
Зрабілі	Успыхнуў
Яны да свята	Зыркай зарою,
Вялізны	Асвятліў
Штандар крылаты...	Палеткі, хаты,
— Дзе ён	Асляпіўшы
Надзьмецца,	Вочы катам.
Як ветразь?	Каты
Сосны	Палезлі на вышку —
Пытаюца ў ветра.	Нічога
У Мінску,	У іх не вышла:
Вакольных вёсках —	Падаюць
Кругом	Злосныя немцы —
Німецкае войска.	Міны
Не пойдзеш	На кожнай ступенцы.
За зеразою	Трапеча,
Са школы	Славячы свята,
Сцежкай лясною:	Чырвоны
Мінны пасей	Штандар крылаты.
Навакола;	Стралялі
Спалена	У зыркае крылле,
Родная школа...	Потым
Вецер	Салому вазілі.
Пытае у дыме:	Ноччу,
— Дзе ранне	Крывавячы хмары,
Штандар узніме?..	Вышка
З палянак	Траишчэла ў пажары.
Відно у зацішку	А сцяг?..
	Над круглай зямлёю
	Поўнеба заняў
	Сабою,

30
год

Першае сур'ёзнае ранение атрымала Тацяна пад Сталінградам. Аднойчы, калі эскадрылья варочалася з баявога задання, яна сустрэла ўдвая мачнейшае падраздзяленне знішчальнікаў ворага. Фашысцкія асы разлічвалі на лёгкую перамогу, бо нашы бамбардыроўшчыкі палрабівалі былі асколкамі і кулямі, а іх экіпажы вельмі стаміліся. Але немцы сустрэлі воўтынага праштуніка.

Завязаўся жорсткі бой. Усе спробы фашыстаў разбіць цесны строй совецкіх лётчыц пацярпелі няўдачу. Тады яны ў шаленстве забылі пра асцярожнасць. Адзін «месершмідт», заляцеўшы далёка наперад, брэючым палётам панёсся насустрэч галаўной машыне Тацяны Гаварака. Яна раптам адчула, як нешта пякучае прашло праз абедзве ногі, ад вострага болю пацямнела ў вачах. Але лётчыца знайшла яшчэ сілы выраўняць бамбардыроўшчык і пакіраваць яго праста ў лоб ворагу. Які, забыўшыся пра асцярожнасць, трапіў пад агонь кулямёта Тацяны, умомант успыхнуў і пайшоў камеплем уніз, пакідаючы за сабой паласу густога чорнага дыму. Праз хвіліну яго лёс раздзялілі яшчэ два нямецкія асы. Астатніх адагналі падаспейшыя па дапамогу совецкія знішчальнікі.

Пераамагаючы пякучы боль і сканцэнтраваўшы ўсю волю на tym, каб не страціць прытомнасць, Гаварака яшчэ доўгіх трыццаць хвілін здолела весці баявую машыну і ўдачна прыземліцца. На аэрадроме лётчыцу пакінулі сілы і яна страціла прытомнасць: у яе былі пераробіты абедзве ногі.

Пацягнулася нудныя шэрыя дні ў шпіталі. Суровы пасцельны рэжым наводзіў тугу, глыбокую тугу па небу, якую не маглі заглушыць ні боль, ні спачувальная ўздыхі суседак па ложку, ні аптымістычныя прагнозы ўрачоў.

I ўдзень, і ў бясонія ночы Тацяна напружана ма́рыла аб шчасці бойкі і, магчыма, іменна гэта валявоз напружанне дапамагло ёй паправіцца раней, чым ча́калі таго ў шпіталі.

У першы-ж дзень па звароне ў часць яна зноў па́яла эскадрылью ў бой. Але гэтага вылету не забыць ёй ніколі!

Як звычайна, іх прыкрывалі знішчальнікі пад камандаваннем мужа Тацяны—палкоўніка Анатолія Сямёновіча Гаварака. Як звычайна, неналёка ад Сталінграда яны ўступілі ў ніроўны бой з фашыскімі сцярвятнікамі. Але тут здарылася нешта незвычайнае. Чекалькім «месершмідтам» удалося аларваць ад строю «акружыць» машыну Анатолія Сямёновіча. Тацяна не магла памыліцца. Гэта быў ён, бо на фюзеліжы ясна вылучалася чырвоная лічба «5». Велізарным напружаннем волі падавіла яраснае жаданне кінуцца па дапамогу мужу. Але гэта немагчыма, бо яна абавязана вавіто-б там ні стала давесні эскадрылью да мэты.

Анатолій Сямёновіч паслеў збіль двух «месершмідтаў» з пяці. калі раптам яго самалёт ахапіла полымя, ён крута пайшоў уніз і ўзарваўся ў цэнтры скучанай «калоны нямецкіх танкаў і аўтамашын...»

Тацяна зажмурылася, да крыві закусіла ніжнюю губу і ў наступнае імгненне на ўсіх бамбардыроўшчыках эскадрыльі лётчыцы начулі па радыё яе ўпэўнены голос: «Выходзь на мэту! Шадрыхтавацца да бамбардыраўшчыкаў!»

I гэты ўдар быў страшны. Высока ў паветра ўзляталі разварочаныя ўмацаванні, пакрученыя абломкі аўтамашын і гармат, крыявавыя



Тацяна Георгіеўна з выхаванкамі дзіцячага дома

Фота І. Рабіновіча

ключы цел. Хутка ўнізе ўсё зацягнулася супэльным веблакам дыму і агню.

Не мала горкіх хвілін у жыцці перажыла Тацяна і ніколі не адчувала на сэрцы такога цяжару, як вось цяпер. Аднак, асабістасць гора не толькі не іздламала яе непахіснага духу ў беззаветным служэнні Радзіме, але яшчэ мачней распаліла иянявісць да ворага, заргавала волю да перамогі. Яе бамбавыя ўдары па акружанай пад Сталінградам варожай групоўцы сталі яшчэ больш трапнымі і руйнуючымі.

Пасля Сталінграда баявое жыццё Тацяны біла ключом на Каўказе, пад Новарасійскам і раптоўна абарвалася пад Арлом у 1943 годзе, калі куля прабіла жывот. Зноў шпіタル, курорт Есентукі, потым — родны Магілеў. Тут чакала страшэннае паведамленне — не задоўга да вызвалення горада нашымі войскамі немцы па-зверску забілі яе дзевяцігадовага сына Эдуарда.

Тацяна едзе ў Кіеў хадайнічаць, каб яе зноў паслалі на фронт. Але медыцынская камісія ражуча за барапіла. I прышлося Тацяне адмовіцца ад авіяцыі, перабудоўваць жыццё на мірны лад. Ды не лёгка было ад штурвала самалёта і бяздонных блакітных прастораў пераходзіць да справы на цвёрдай зямлі.

Вясной 1947 года Тацяну Георгіеўну прызначылі дырэктарам Горадскага спецдзетдома Магілеўскай вобласці. Новая работа нечакана захапіла яе, адкрыла новы сэнс жыцця. I цяпер усю кілучную энергію, усю сілу мачярынскай любві аддае яна сваім выхаванцам.

З пачуццём глыбокай маральнай задаволенасці бачыць яна, як распускаючыся насустрэч радасцям жыцця яго цудоўныя кветкі — нашы шчаслівія дзеці, які шырокі, прамяністы шлях ляжыць перад імі. Яны станупілі лётчыкамі, музыкантамі, спевакамі, мастакамі, героямі працы і науки. У гэтых будзе і яе заслуга. Жыць для другіх — хіба гэта не шчасце?

Так, яна зноў на баявым пасту — кавалер орденаў «Чырвонага сцяту», «Айчыннай вайны I і II ступені», медаляў «За абарону Сталінграда», «За абарону Кіева», палкі совецкі патрыёт, выпрабаваны большэвік — Тацяна Георгіеўна Гаварака. Яе энергіі, яе вялікаму сэрцу пад сілу вялікай задача — выхаванне стойкіх, адданых барацьбітоў за комунизм.

Н. Пятніцкі,

30
год



ЭТАПЫ ВЯЛІКАГА ШЛЯХУ

Недзе там, на заходзе, жалобна стагнала зямля, а ў ночы неба гнеўна зязла крызвавымі зарніцамі. Недзе грымелі баі, гінулі людзі. А на тылавым аэрадроме над Ельцам было піхва і нудна.

Увечары, кладучыся спаць, Тацяна сказала сябрукам:

— І навошта нас «марынуюць»? Колькі яшчэ нам таміца без справы?

Дзяўчата спачувальна ўздыхалі.

Але аднойчы пахмурным кастрычніцкім вечарам 1941 года старшага лейтэнанта-лётчыка Тацяну Гаварака выклікалі ў штаб. Камандзір жаночага авіяцыйнага злучэння Герой Савецкага Саюза Марына Раскова коратка растлумачыла баявую задачу.

У туу ноч Тацяна, усхваляваная думкамі аб заўтрашнім вылепце, доўга варочалася з боку на бок і заснула толькі над раніцу. Але з пасцелі паднялася, як і зазвычай, бадзёрая і ўпэўненая ў сабе і ў сваіх падначаленых.

І вось ён—доўгачаканы момант каманды, чырвонацветы водбліск ракеты ў прадранішнім тумане, напружены гул матораў.

Лёгка адараўшыся ад зямлі, самалёты ляглі на курс.

Гэта быў першы баявы вылет Тацяны Гаварака. З затоеным хваляваннем наглядала яна за паводзінамі ў паветры даручанай ёй эскадрылы. Грэзныя бамбардыроўшчыкі трymаліся лёгка і ўпэўнена, строга захоўвалі строй.

Кілометрах у дваццаці ад заданай мэты з'явіліся першыя «месершмідты», а неўзабаве яны навеслі зверху, заходзілі ззаду, з бакоў. Пад прыкрыццем зчішчальнікаў, якія адбівалі насядаўшых немцаў, эскадрылья Тацяны вышла да мэты і скінула бомбы.

Вярнуліся без страт, і толькі сярод дзяўчак-зничальникаў былі раненыя.

З лётнай вышыні Тацяне здалося, што ўдар быў напесен дакладна па вызначаных аб'ектах. Але қалі на нарадзе камандзіраў Марына Раскова празналізавала фотаздымкі разрываў, выявілася, што гэта далёка не так. Шмат кантоўных парад дала тады праслаўленая лётчыца маладым афіцэрам.

Навука вайны дaeцца не лёгка для мужчыны, але ў сто разоў цяжэй яна для жанчыны. Тацяна і яе сябрукамі, патхёненая вялікай мэтай разгрому ненавіснага ворага, які навіс тады над самым сэрцам Радзімы — Масквой, упартага перамагалі неймаверныя пяжкасті.

Эдавалася-б, не жаночая тэта справа—лётань. Аднак-жа, лёталі і бамблі, ды яшчэ як! За паўтара тады эскадрылья Тацяны Гаварака зрабіла 217 баявых вы-

летаў, знішчыла сотні агнявых крапак, дзесяткі танкаў, аўтамашын і складаў, тысячи нямецкіх саллат і афіцэраў. 17 фашысцкіх асаў знайшлі бясплаўны канец ад рук совецкіх лётчыц.

Анатоль ВЯЛЮГІН

Кастрычніцкі сцяг

(Балада)

Да свята	Здалёк
Шылі дзяўчата	Праўляную вышку.
Чырвоны	Пад вышкай
Штандар крылаты.	Рыпяць абозы,
Палалі	Ды восень
Агнём палянкі:	Паліць бярозы.
Не спалі	І хлопцы
Ноч партызанкі,	Са сцягам вышилі,
Шылі	Міны узяўшы,
У палотнічча зоры	Да вышкі.
І чырвань	Ранкам
Зары над борам.	Сцяг па-над ёю
Зрабілі	Успыхнуў
Яны да свята	Зыркай зарою,
Вялізны	Асвятліў
Штандар крылаты...	Палеткі, хаты,
— Дзе ён	Асляпіўшы
Надзьмецца,	Вочы катам.
Як ветразь?	Каты
Сосны	Палезлі на вышку —
Пытаюца ў ветра.	Нічога
У Мінску,	У іх не вышла:
Вакольных вёсках —	Падаюць
Кругом	Злосныя немцы —
Німецкае войска.	Міны
Не пойдзеш	На кожнай ступеньцы.
За зеразою	Трапеча,
Са школы	Славячы свята,
Сцежкай лясною:	Чырвоны
Мінны пасей	Штандар крылаты.
Навакола;	Стралялі
Спалена	У зыркае крылле,
Родная школа...	Потым
Вецер	Салому вазілі.
Пытае у дыме:	Ноччу,
— Дзе ранне	Крызвавячы хмары,
Штандар узніме?..	Вышка
З палянак	Траишчэла ў пажары.
Відно у зацішку	А сцяг?..
	Над круглай зямлёю
	Поўнеба заняў
	Сабою,

30
ГОД

Першае сур'ёзнае ранение атрымала Таяна пад Сталінградам. Аднойчы, калі эскадрылья варочалася з баявога задання, яна сустрэла ўдвай мачнейшае падраздзяленне зішчальнікаў ворага. Фашысцкія асы разлічвалі на лёгкую перамогу, бо насы бамбардыроўшчыкі палрабіваны былі асколкамі і кулямі, а іх экіпажы вельмі стаміліся. Але немцы сустрэлі вонкага пратіўніка.

Завязаўся жорсткі бой. Усе спробы фашыстаў разбіць цесны строй совецкіх лётчыц пацярпелі няўдачу. Тады яны ў шаленстве забылі пра асцярожнасць. Адзін «месершміт», заляцеўшы далёка наперад, брэючым палётам панёсся насустрэч галаўной машыне Таяны Гаварака. Яна раптам адчула, як нешта пякучае праішло праз абедзве ногі, ад вострага болю пацямнела ў вачах. Але лётчыца знайшла яшчэ сілы выраўняць бамбардыроўшчык і чакіраваць яго праста ў лоб ворагу. які, забыўшыся пра асцярожнасць, трапіў пад агонь кулямёта Таяны, умомант успыхнуў і пайшоў камеплем уніз, пакідаючы за сабой паласу густога чорнага дыму. Праз хвіліну яго лёс раздзялілі яшчэ два нямецкія асы. Астатніх адагналі падаспейшыя на дапамогу совецкія зішчальнікі.

Перамагаючы пякучы боль і скандэнтраваўшы ўсю волю на тым, каб не страціць прытомнасць, Гаварака яшчэ доўгіх трыццаць хвілін здолела весці баявую машыну і ўдачна прыземліцца. На аэрадроме лётчыцу пакінулі сілы і яна страдала прытомнасць: у яе быў пераробіты абедзве ногі.

Пацягнулася нудныя шэрыя дні ў шпіталі. Суровы пасцельны рэжым наводзіў тугу, глыбокую тугу па небу, якую не моглі заглушыць ні боль, ні спачувальная ўздыхі суседак па ложку, ні аптымістычныя прагнозы ўрачоў.

І ўдзень, і ў бяссонныя ночы Таяна напружана ма́рыла аб шчасці бойкі і, магчыма, іменна гэта валаўоз напружанне дапамагло ёй паправіцца раней, чым ча́калі таго ў шпіталі.

У першы-ж дзень па звароне ў часць яна зноў па́ряла эскадрылью ў бой. Але гэтага вылету не забыць ей ніколі!

Як звычайна, іх прыкрывалі зішчальнікі пад камандаваннем мужа Таяны—палкоўніка Анатоля Сямёновіча Гаварака. Як звычайна, неналёка ад Сталінграда яны ўступілі ў нироўны бой з фашыскімі сцярвятнікамі. Але тут здарылася нешта незвычайнае. Чекалькім «месершмітам» удалося алараваць ад строю «акружыць» машыну Анатоля Сямёновіча. Таяна не могла памыліцца. Гэта быў ён, бо на фюзеліжы ясна вылучалася чырвоная лічба «5». Велізарным напружаннем волі падавіла яраснае жаданне кінуцца на дапамогу мужу. Але гэта немагчыма, бо яна абавязана ва што-б там ні стала давесці эскадрылью да мэты.

Анатолій Сямёновіч паслеў збіль двух «месершміттаў» з пяці. калі раптам яго самалёт ахапіла полымя, ён крута пайшоў уніз і ўзарваўся ў цэнтры скучанай «калоны» нямецкіх танкаў і аўтамашын...

Таяна зажмурылася, да крыві закусіла ніжнюю губу і ў наступнае імгненне на ўсіх бамбардыроўшчыках эскадрылы лётчыцы начулі па радыё яе ўпэўнены голас: «Выходзь на мэту! Шадрыхтавацца да бамба-вога ўдару».

І гэты ўдар быў страшны. Высока ў паветра ўзляталі разварочаныя ўмацаванні, пакрученыя абломкі аўтамашын і гармат, крывавыя



Таяна Георгіеўна з выхаванкамі дзіцячага дома

Фота І. Рабіновіча

ключы цел. Хутка ўнізе ўсё зацягнулася супэльным веблакам дыму і агню.

Не мала горкіх хвілін у жыцці перажыла Таяна і ніколі не адчувала на сэрцы такога цяжару, як вось цяпер. Аднак, асабістасць гора не толькі не іздламала яе непахіснага духу ў беззаветным служэнні Радзіме, але яшчэ мачней распаліла няяўісць да ворага, за гарставала волю да перамогі. Яе бамбавыя ўдары па акружанай пад Сталінградам варожай групоўцы сталі яшчэ больш трапнымі і руйнуючымі.

Пасля Сталінграда баявое жыццё Таяны біма ключом на Каўказе, пад Новаарасійскам і раптоўна абарвалася пад Арлом у 1943 годзе, калі куля прабіла жывот. Зноў шпіタル, курорт Есентукі, потым — родны Магілёў. Тут чакала страшэннае паведамленне — не задоўга да вызваленія горада нашымі войскамі немцы па-зверску забілі яе дзевяцігадовага сына Эдуарда.

Таяна едзе ў Кіеў хадайнічаць, каб яе зноў паслалі на фронт. Але медыцынская камісія ражуча за барапіла. І прышлося Таяне адмовіцца ад авіяцыі, перабудоўваць жыццё на мірны лад. Ды не лёгка было ад штурвала самалёта і бяздонных блакітных прастораў пераходзіць да справы на цвёрдай зямлі.

Вясной 1947 года Таяну Георгіеўну прызначылі дырэктарам Горадскага спецдзетдома Магілёўскай вобласці. Новая работа нечакана захапіла яе, адкрыла новы сэнс жыцця. І цяпер усю кілучкую энергию, усю сілу мачярынскай любві аддае яна сваім выхаванцам.

З пачуццём глыбокай маральнай задаволенасці бачыць яна, як распускаючыся насустрэч радасцям жыцця яго цудоўныя кветкі — насы шчаслівия дзеці, які шырокі, прамяністы шлях ляжыць перад імі. Яны стануть лётчыкамі, музыкантамі, спевакамі, мастакамі, героямі працы і науки. У гэтых будзе і яе заслуга. Жыць для других — хіба гэта не шчасце?

Так, яна зноў на баявым посту — кавалер орденаў «Чырвонага сцяту», «Айчыннай вайны I і II ступені», медаляў «За абарону Сталінграда», «За абарону Кіеўскага», палкі совецкі патрыёт, выпрабаваны большэвік — Таяна Георгіеўна Гаварака.

Яе энергіі, яе вялікаму сэрцу пад сілу вялікай задача — выхаванне стойкіх, адданых барацьбітоў за комунізм.

Н. ПЯТНІЦКІ.

30
ГОД



Аляксандар Міронай

Мал. П. Астроўскага

Радасіў

Апавяданне

I.

Правоз крыкнуў яшчэ раз — працягла, сярдзіта. Колы вагона затараҳцелі на стрэлках, замаруджваючы бег. Мар'я Нікалаеўна ўвайшла ў купэ, апранула пальто, узяла лёгенькі свой чамаданчык. З вагона вышла адной з апошніх, паволі перасекла перон і апнулася на плошчы.

Высокі жоўты дом, дзе жыла сястра, стаяў непадалёк ад вакзала. Селязнёва ўзнялася на чацверты паверх і націснула кнопкі званка. Дзверы адчыніла сястра Соня. «Як-жа яна па старэла!» — паспела падумаць Мар'я Нікалаеўна.

— Машанька! Хоць-бы тэлеграму прыслала, — сказала Соня спалоханым голасам. І раптам заплакала, кінулася да сястры і спіснула яе мопна-мопна, нібы баючыся зноў страціць.

— Будзе табе, будзе, — гладзячы сястру па галаве, сказала Селяznёва. — Ну што табе ад маёй тэлеграмы? Хіба яна важней за мяне?

— Навошта так гаворыш? — сказала Соня. А мы так чакалі цябе...

Яны прыйшли ў пакой, застаўлены сталамі, шафамі, мяkkіmі крэсламі.

— Цесна ў вас, — усміхнулася Селяznёва. — Двам не разысціся. Як-жа гэта Міця твой тут паварочваецца? Ён-жа любіць прастору.

Мар'я Нікалаеўна раптам спіхла, падышла да пісьмовага стала, імкліва скапіла маленькую чорную рамку, праз шкло якой глядзелі на яе з авальнага тварыку вялікія, далытлівыя, поўныя святла глыбокія дзіцячыя очы.

— Нінка мая! — з нейкім надарваным болем глуха вырвалася ў Селяznёвой. Сонейка маё ненагляднае, крошачка маленькая...

Яна прысінула фотакартку да вуснаў і заплакала, не саромячыся сваіх горкіх слёз. Соня не магла вымавіць слова ўпехі, нервова пярэбіла паясок сукенкі і кусала адразу апухшыя тубы.

II.

Мар'я Нікалаеўна не згадзілася застапца ў Мінску. Не памаглі ні поўныя слёз і нават дакору просьбы сястры, ні разважлівия буркілівія ўгаворы Змітры Якаўлевіча, мужа Соні. Яна слухала іх і адказвала рапчу: не магу.

Але згадзілася пагасціць, пакуль атрымае з Масквы дазвол на выезд у Германію.

— Ня ўжо ты яшчэ спадзяешся? — дзівілася Соня цвёрдасці сястры.

Селяznёва ўскінула на сястру вялікія шэрыя очы, поўныя такой тугі і дакору, што Соня кінулася да яе каленаў, прысінулася да іх і пакорліва замармытала:

— Даруй мне, Машанька, міленькай ты мая, даруй. Я болей ніколі-ніколі не буду.

Дажджлівія, пахмурныя дні наганялі яшчэ большы сум. Мар'я Нікалаеўна праз сілу стрымлівала непярплівасць, старалася нічым не выдаць сваё хваляванне ад цяжкіх думак, што гэта чаканне можа аказацца безнадзейным. Пра сабе яна паўтарала міжвольна пытанне сястры: ці спадзяецца яна? А можа гэта — хваравітая, навязчывая ідэя ў выніку ўсяго перажытага?

З таго памятната дня, як началася вайна, яна перанесла шмат гора: страдала мужа-лётчыка, старая маці загінула ў яе на вачах па дарозе з палаючага Мінска. Яна і сама ледзь выратавалася ад струменю агністых куль з нямецкага самалёта, упаўши ў раўчак ля абочыны дарогі, куды паспела схаваць і сабою прыкрыць чатырохгадовую Нінуську. Потым немцы пагналі іх разам з тысячамі нашых людзей назад у Мінск. У вечным страху за сябе, за дачку, за ўсіх павакольных пражыла яна гэты перыяд.

Але жыццю яе не суджана было спыніцца ў задушаных немым адчаем кварталах. Селяznёва сама зрабіла ў ім паварот. Як толькі прадставілася малейшая магчымасць, яна, не раздумваючы, пайшла ў партызанскі атрад. Яна не спынілася нават перад тым, што Нінуську прыдзецца пакінуць на чужых малазнаёмых людзей. Яна ведала, што ў лесе яе, як урача, чакаюць дзесяткі хворых воінў. Хіба магла яна адмовіць ім у дапамозе? І ў зімовую цёмную ноч праз глыбокія снягі прабралася яна ў лагер.

Селяznёва спадзявалася, шраўда, што, як будзе магчымасць, таварышы прынясці ёй дачку. Але занятая шматлікімі аперацыямі і бачачы цяжкое жыццё партызан, яна не адважвалася праціц іх прынесці Ніну ў лес. А пасля яе закранула шалённая куля. Яе вывезлі на Вялікую Зямлю. З таго часу страдала ўсякую сувязь з дачкой.



III.

Басля вайны Мар'я Нікалаеўна адчула яшчэ больш чикучы боль па дзіцяці. Працавала яна цяпер урачом у знішчаным вайной калгасным сяле пад Оршай. Больніца змяшчалася ў сырой замлянцы. Мужна пераносіла сваё гора Мар'я Нікалаеўна. Разам з усімі змагалася яна за аднаўленне жыцця. Будавала спачатку дамы, потым школу, больніцу. Толькі ў лістах да сястры рассказала пра сваё набалелае ды некалькі раз пісала ў Москву, каб навялі спраўкі, ці не чакае ў якім-небудзь дзіцячым доме сваю маму яе Ніна.

Соня, вярнуўшыся ў Мінск, абшукала амаль увесь горад, усе дзіцячыя дамы, але дзяўчынку не знайшла. Так і адпісала сястры. І вось тады ўпершыню прышла чорная думка, ад якой на сэрцы рабілася пуста і холадна: «А можа дарэмна шукаць?»

Мар'я Нікалаеўна ўпартая адтаяла гэтую думку. Сэрца нібы праучвала спатканне... І яна нястомна шукала, закідала лістамі розныя арганізацыі і часта зусім не знаемых людзей.

Аднойчы ёй трапіла ў рукі газета з пісьмом ад групы матак, якія гнеўна абвінавачвалі адміністрацыю англійскай і амерыканскай зон акупацыі Германіі ў тым, што яны затрымліваюць адпраўку на радзіму совецкіх дзеяцей. Гэтае пісьмо нібы ўдарыла Мар'ю Нікалаеўну ў самае сэрца. І, як нярэдка бывае з людзьмі, якія нішто не жадаюць расстацца з сваёй марай, яна адчула, што і яе Ніна напэўна разам з тымі дзецьмі.

У той-же дзень Селязнейва папрасіла адпусціць яе з вёскі. Яна прыехала ў Москву, дзе яе выслушалі і абяцалі дапамагчы. І вось яна — у Мінску ў сястры чакае гэтай дапамогі.

Яе цалкам захапілі ўспаміны. Якая цяпер стала Нінуська? Шэсць год, як расссталіся. За гэты час змянілася сама Селязнейва. А як выглядае Ніна? Ёй цяпер дзесяць гадкоў. Стала, напэўна, высокая, гнуткая, як бирозка... І толькі шэрый вочы бяздонныя блішчаць, як пара крыштальных азёрцаў, і хочацца не адрываючыся глядзець у іх глыбіню і адчуваць, што ніколі ў іх не нагледзішся, не налюбуюешся...

IV.

Дазвол на выезд прыноў у канцы каstryчніка. Пры ім было пісьмо, у якім паведамлялася, што праз некалькі дзён з Москвы выезжает група жанчын за сваімі дзецьмі і што Селязнейвой трэба да іх далучыцца ў Мінску, аб чым яе павінны паведаміць з Міністэрства замежных спраў Беларусі.

За некалькі дзён да свята Селязнейвой паведамілі, што заўтра а дванаццатай гадзіні яна павінна сесці ў цягнік на Берлін.

Соня кінулася дапамагаць ёй у зборах:

— А мы думалі, ты з намі свята спаткаеш, — сказала яна.

— Свята? — машынальна перапытала Селязнейва. — Ах, так, свята... Я спаткаю яго ў дарозе. Але заўто мой дзень нараджэння адсвяткуем разам. Добра? Мне-ж у студзені споўніцца трыццаць.

— Ты думаеш вярнуцца да студзеня?

— Так, да студзеня мы абавязкова вернемся! — энергічна трахнула сястра галавой.

Соня не адказала, хоць і не зразумела, каго на ўвазе мае сястра: сябе з дачкой ці жанчын, з якімі павінна заўтра выехаць з Мінска.

... На вакзал выйшлі а дзесятай гадзіні. Было яшчэ рельмі рана, але Селязнейва не сядзелася, і яна амаль



— Мама?

сілком выцягнула з дома сястру і яе мужа. Грузны, шырокаплечы Змітры Якаўлевіч крочыў ушерадзе. Маленькі чамаданчик Мар'і Нікалзейны ў яго вялізний руцэ, здавалася, не меў вагі. Сёстры ішлі за ім, моцна прытуліўшыся адна да адной.

Вакзал упрыгожвалі да свята, і ён чырванеў ужо сцягамі і лозунгамі. Змітры Якаўлевіч купіў перонныя билеты і вывеў сясцёра на асфальтовую пляцоўку.

— Табе не холадна? — спытала Соня ў сястры. — Можа ў буфет пойдзем?

Мар'я Нікалаеўна не адказала, бо ў гэты момент начула, як нідзе закрычаў паравоз.

— Ці не наш гэта? — устрывожылася яна.

— Не з таго боку, — смяючыся адказаў Змітры Якаўлевіч. — Гэта з Барапавіч або з Брэста.

Ён падхапіў Селязнейву пад руку, і яны ўтрох паволі пайшлі па перону.

«Масква—Берлін», — прачытала Селязіёва на белых трафарэтах.

У канцы цягніка ля вагоннага тамбура сабраўся натоўп, адтуль даносілісь ўсіхваліванныя галасы, радасныя воклічы. Мар'я Нікалаеўна раптам пацягнула туды сваіх спадарожнікаў і з нецярплівай упартасцю пачала праўбівашца праз натоўп усё бліжэй і бліжэй да сходак вагона.

— Што тут робіцца? — запытаў Змітры Якаўлевіч у жанчыны, у руках якой быў вілкі букет кветак.

— Дзеўпі едуць, — адказала тая з цеплай усмешкай. — Нашы дзеўці з-за мяжы. Сустракаем вось маленькіх.

— Дзеўці? перапытала Соня і моцна пацягнула мужа за руку.

З наясным яшчэ хваляваннем яны пачалі праўбі-

вацца туды, дзе знікла сястра, і апынулася ля самых сходак вагона. Мар'я Нікалаеўна трымалася за металічныя парэнчи, і аголеная пяці яе рук пабялелі ад сінявы. А на самай верхній сходцы тамбура стаяла худзенькая высокая дзяўчынка ў чорным паліто. Кучаравыя валасы акаймлялі яе бледны авальны тварык, а вялізныя шэрыя очы глядзелі на жанчыну, якая так пільна ўпілася ў іх.

І раптам дзяўчынка скочыла на сходку ніжэй, потым яшчэ на адну і прамовіла ціха-ціхутка, але так, што пачуў яе ўесь натоўп, увесь горад:

— Мама?

Мар'я Нікалаеўна адварвала руکі ад жалезных парэнчаў і асцярожна зняла дзяўчынку са сходак вагона...

НА РАДЗІМУ!

(Расказ Юліі Гмырак — перасяленкі з Францыі)

Радзіма! З гэтym словам у кожнага з нас звязана самае дарагое, самае мілае, самае блізкае сэрцу. Я з сям'ёю вымушана была пражыць 16 год на чужыне і спазнаць нязносную тугу па роднай зямлі.

Жылі мы ў вёсцы Гамайскай Докшыцкага раёна Полацкай вобласці.

Вырасла, замуж вышла. Мелі надзел у паўтары дзесяціны, ды такой зямлі, што і жабраваць не пушчае, і хлеба не дае. Ну і прышлося батрачыць, жыць упрогаладзь, вядома, у пана шмат не заробіш.

У гэты год прыехаў у нашу вёску вярбоўшчык з Францыі. Вербаваў на работу ў шахты. Мой муж парашыў лепей паехаць у шахты, чым глядзець, як дзеўці плачуть без хлеба.

І засталася я з дзеўцьмі адна. Хлеба свайго нехапала ніколі. Не больш як праз 2—3 месяцы ад жніва пачыналіся галодныя дні.

Паны жылі ў раскошы. Наш памешчык усю лепшую зямлю забраў у свае руکі і душы ѿ сялян падаткамі.

Асабліва цяжка жылося беларусам. Паны не дазвалялі нам гаварыць на роднай мове, хадзелі, каб мы забылі яе назаўсёды. Школ для наших дзяцей не адкрывалі.

Але нарэшце прыехаў муж і забраў мяне з дзеўцьмі ва Францыю. Работа ў шахтах хутка знясільвала чалавека. А ўсё таму, што кампанія, хоць і багатая, ніякіх затрат не хадзела рабіць, каб палегчыць працу шахцёра. І муж мой паклаў у тых шахтах усё сваё здароўе.

З вялікім захапленнем заўсёды слухалі мы прыгожыя слова рабочага люду Францыі аб нашай радзіме: «О, рускі народ вольны! Ваша краіна—першая ў свеце айчына рабочых і сялян». Мы ганарыліся сваёй Радзімай, мучыліся ў выгнанні і не пакідалі думак аб звароце.

Асабліва цяжкі час прышоў да нас, калі нямецкі каваны бот наступіў на Францыю. Цэны на прадукты нейманверна ўзраслі, а муж-шах-

цёр атрымліваў усё тую-ж зарплату і 200 грамаў хлеба. Народ галадаў.

Але настаў доўгачаканы той час, калі з Францыі немцаў прагналі. Насельніцтва Францыі захаплялася герайзмам Советскай Арміі, і прайўляла вялікія сімпаты да нашай краіны. Дзвёры кінотэатраў літаральна ламаліся ад наплыwu жадаючых паглядзець совецкую карціну, даведацца як мага больш аб жыцці вольнай дзяржавы.

У 1945 годзе, калі мы даведаліся, што Советскі Саюз прыслаў Францыі хлеб, нашы сэрцы перапоўніліся гордасцю за свой народ, за вялікую совецкую дзяржаву, якая пасля неймаверных цяжкасцей ваеннай разрухі здолела падаць нам руку дапамогі.

Калі ў Валенцию прыбыла дэлегацыя з Беларусі, адбыўся многалюдны мітынг. Кожна му хацелася паглядзець на совецкіх людзей, падзякаваць за дапамогу, выказаць захапленне славнымі перамогамі Советскай Арміі ў вайне з фашысцкай Германіяй. Муж вярнуўся адтуль радасна ўсіхваліўшы: ён бачыў і чуў сваіх дарагіх землякоў-беларусаў.

Тады мы канчаткова рашылі чым хутчэй ехаць на Радзіму.


Нельга перадаць у словах наш урачыста ўзняты настрой, калі мы ўпершыню ўбачылі пагранічны слуп совецкай дзяржавы і пасля доўгіх шаснаццаці год ступілі на родную зямлю.

Збылося тое, абы чым так доўга марылі ў далёкай Францыі. Па ўласнаму жаданню выбралі для жыхарства горад Гродна. Я з мужам і старэйшым сынам працуем цяпер на табачнай фабрыцы. Другі сын вучыцца на шофера. Даўка, якая нарадзілася ва Францыі, ходзіць у школу.


Радзіма спаткала нас добра. І я шчасліва, што мы свабодныя грамадзяне вялікага Советскага Саюза, што разам з усім совецкім народам будзем новае жыццё, абы якім рабочыя Францыі гаворяць з радасным ззяннем у вачах. Ярка нам свеціць сонца свабоды!



Шчаслівае дзяцінства



У цэнтральнай кансультатыі горада Мінска



На першым здымку: У столовай дзенінага санаторыя для дзяцей-сірот, гор. Мінск.
На другім здымку: На ўроце беларускай мовы ў 4 класе. Далкаўская школа Пружанскага р-на Брэсцкай вобласці.

На гэтых здымках вы бачыце звычайніх совецкіх дзяцей. Гэта сыны і дочки рабочых, сялян, служачых і выхавальнікі дзіцячых дамоў. Што было-б з гэтymi дзецимі, калі-б не адбылася Вялікая Каstryчніцкая Соцыялістычная рэвалюцыя? Якіх чакаў лёс? На гэта лёгка можа адказаць кожны совецкі грамадзянін, чыё дзяцінства прашло да рэвалюцыі ў душных майстэрнях, на палях памешчыка і кулака, у няньках.

З сямі год перад совецкім дзіцём га-сцінна расчыняюцца дзвёры школы. Для дзяцей у нас адкрыты палацы піонераў, музычныя вучылішчы, для маленьких— яслі і дзіцячыя сады. 113.410 дзяцей Беларусі адпачылі ў гэтым годзе ў піонерскіх лагерах, у санаторыях і на аздароўчых пляцоўках.

Цёплымі клопатамі акружает Радзіма дзяцей-сірот. Велізарнейшыя сродкі адпускаюцца на ўтрыманне дзіцячых дамоў і патраніраванне. Да 30 гадавіны Каstryчніка адзін толькі Чырвоны Крыж адпусціў на падарункі дзециям-сіротам каля 100 тысяч рублёў. Святочныя падарункі падрыхтавалі ім таксама жанчыны-актывісткі і моладзь Беларусі.

Шчаслівае дзяцінства прынёс совецкім дзецям Вялікі Каstryчнік.




НАВУЧАЮЧЫЯСЯ
СОВЕЦКАЙ ШКОЛЫ!
НЯСТОМНА АВАЛЮД-
ВАЙЦЕ ВЕДАМІ, РЫХ-
ТУЙЦЕСЯ СТАЦЬ СТОЙ-
КІМІ БАРАЦЬБІТАМІ ЗА
СПРАВУ ЛЕНІНА —
СТАЛІНА!




На ўроце музыкі ў Мінскай музычнай школе.

30
ГОД



У дзіцячым санаторыі гор. Мінска.
Фота І. Шышко.



Удзельніцы агляду самадзейнасці Г. Залеўская (злева) і Л. Гамола
Фота І. Пікмана

НАРОДНЫЯ ДАРАВАННІ

З 15-га па 23-е кастрычніка гэтага года ў Мінску праходзіў Усебеларускі аггляд мастацкай самадзейнасці, прысвечаны 30-й гадавіне Вялікай Кастрычніцкай соцялістычнай рэвалюцыі.

Яркай і рознастайней была праграма гэтага незабыўнага агляду народнай творчасці, народжанай Вялікім Кастрычнікам.

Драматычны гурток змяняўся квартэтам цымбал, мастацкае слова чаргавалася з тэмпераментнымі народнымі танцамі, аркестры народных інструментоў уступалі месца шматгалосым харавым ансамблям. Кожны з іх пачынаў сваё выступленне

песняй або вялікім чалавеку, які вядзе наш народ ад перамогі да перамогі—аб родным і любімым Сталіне. Яе співаў вядомы ў рэспубліцы Азярышчанскі хор Лапацінай, ёю адкрыў свою праграму жаночы хоравы ансамбль Грандзіцкай хаты-чытальні Гродненскага раёна, натхнёна выканалі яе калектыв Браслаўскага дома культуры Полацкай вобласці, жаночы хор віцебскай швейнай фабрикі «Сяяг індустрыялізацыі».

Сардэчнай шчырасцю выканання зачараўала слухачоў калгасніца сельскагаспадарчай арцелі «Пераможца» Сіроцінскага раёна Віцебскай вобласці Волкова. У музыкальным супрадаждэнні скрыпача-калгасніка Ганчарова яна прыгожа праспівала беларускую народную вясельную песню і частушки аб Сталіне.

Мастацкі даспелымі паказалі сябе на аглядзе многія танцевальныя самадзейныя калектывы. Маладыя работніцы Гродненскай абутковай фабрикі тэмпераментна выканалі жыцьцерадасны народны танец «Бульбу». Нязменным поспехам карыстаўся танцевальны ансамбль гомельскага клуба чыгуначнікаў імя Леніна. Дзяўчата і хлопцы, апранутыя ў прыгожыя нацыянальныя касцюмы, па-майстэрску выканалі беларускія народныя танцы «Лявоніху» і «Мя-

целіцу».

Цікавым было таксама выступленне калектываў Лунінецкага і Ганцавіцкага раёнаў Пінскай вобласці. Яны паказалі арыгінальныя абрадавыя і бытавыя сцэнкі «Папрадкі» і «Вянкі». На чистым беларускім фальклоры ўдала пастаўлена інсцэніроўка на сучасную калгасную тэму «На нашай ніве» калектывам Клецкага дома культуры Баранавіцкай вобласці пад мастацкім кіраўніцтвам настаўніцы Пялецкай.

Рэспубліканскі аггляд прадемантраваў рост таксама і самадзейнага драматычнага мастацтва. Сярод калектываў гэтага жанру лепшыя поспехаў набіліся драматычныя гуртки магілёўскага чыгуначнага клуба імя Сталіна і аршанскага клуба імя Кірава, з добрым густам паставіўши п'есу А. Карнейчука «Платон Крачат». Прыменне ўражанне пакінуў таксама спектакль «Казка аб праудзе» М. Алігер, пастаўлены драматычным калектывам Слонімскага раённага дома культуры.

На аглядзе выступіў рад таленавитых выканальніц мастацкага слова. Горача, з пераканаўчаю сілай чытала верш Ісакоўскага «Слова аб Расіі» студэнтка Лепельскага педвучылішча Каваленка, віртуозна іграла на балалайцы фантазію на беларускія мелодыі З. Дзідэнка (г. Мінск).

Рэспубліканскі аггляд мастацкай самадзейнасці—яркае сведчанне да сягнення беларускай культуры, разняволенай Вялікай Кастрычніцкай соцялістычнай рэвалюцыі.

А. ГУТКОВІЧ.



Удзельніца агляду мастацкай самадзейнасці Е. Меляхавец. (Хор вёскі Ганцэвічы, Пінскай вобласці)
Фота В. Лупейкі.



Дзяўчына з кветкамі

Апавяданне

Міколы ЛУПСЯКОВА

Мал. П. Астроўскага.



1.

Містэр Сміт, карэспандэнт замежнай газеты, тоусты чалавек сярэдніх год з двумя дарожкамі чорных вусоў на верхній тлустай губе, ехаў з свае акупацыйнае зоны ў Совецкі Саюз. У невялікім вагоне ён прыехаў з Варшавы ў Брэст і тут перасеў на маскоўскі поезд.

Канчалася лета, усёды ў палях завіхаліся людзі, збіраючы ўраджай. Містэр Сміт гадзінамі прастойваў ля акна вагона, прыгледаючыся да палёў і паселішчаў, што плылі яму насустрэч. На станцыях і поўстанках, калі поезд спыняўся, містэр Сміт вылазіў з вагона на перон. Ён выдатна ведаў рускую мову і гутарыў з кожным, хто меў на гэта час. Аднак, нікому не казаў, што ён—замежны карэспандэнт. Яму трэба было пісаць першы раздзел брашуры аб Совецкім Саюзе—дарожныя нататкі. Містэр Сміт рашыў, што, не выдаочы сябе, ён зможа хутчэй пачуць нешта такое, за што можна будзе зачапіцца...

Між тым, яму не шанцавала. І чым далей ішоў поезд, тым больш нэрваваўся містэр Сміт. Стоячы ля акна вагона і дымячы рускімі цыгаркамі, ён думаў над адным пытаннем: пра што-ж пісаць? Вось пра гэтыя палі, пра трактары, што ўзімаюць цаліну, пра людзей, што працуюць на палях? Але-ж гэта зусім не цікавіць яго рэдакцыю. Трэба адшукаць нешта выключна незвычайнага. А матэрыялу такога не было, і з кожнай гадзінай містэр Сміт усё больш губляў надзею знайсці яго...

Містэр Сміт ехаў у купэ адзін. У гэтым купэ былі два дываны і невялікі столік, на якім у белай вазе стаялі палявія кветкі. Пах завялых кветак, белае павуцінне, што наліпла да пазоў расчыненага акна, вельмі ясны, але зусім не спякотны дзень, пажоўкляя бярозы пры дарогах,—усё гэта напамінала аб блізкай восені. Містэрам Смітам усё больш авалодвала туга. І усё радзей выходзіў ён на станцыях з вагона.

У Мінск поезд прышоў ноччу. Містэр Сміт стаяў у калідоры ля акна і пазіраў на асветлены электрычнымі ліхтарамі перон. Была аў'яўлена пасадка—і да вагонаў спішаліся пасажыры з чамаданамі і без чамаданаў, з клюнкамі, партфелямі і кошыкамі, у простых картузах, у модных капелюшах і, нарэшце, без ніякага галаўнога ўбрання, бо ночы былі яшчэ цёплыя. Ішлі дзяўчата, рабочыя, служачыя, і зноў-жа не было ў гэтым нічога незвычайнага. Звычайнія пасажыры, звычайнай пасадка, звычайнай станцыі.

Містэр Сміт, прайшоўшыся па калідоры, зайшоў у купэ, сеў на дыван. І зноў туга падсту́піла да яго. Быццам згубіў ён нешта каштоўнае, без чаго ніяк нельга абыйтися...

У дзвёры пастукалі, і Сміт уздрыгнуў. У купэ зайшоў праваднік, за ім—

насільшчык з вялікім скуранным чамаданам у правай руцэ і маладая дзяўчына, апранутая ў моднае летнє пальто. У дзяўчыны быў круглы смуглівы твар і шэрыя ласкавыя очы. У руках яна трymала вялікі букет свежых кветак. Яна адразу падалася да століка, і праваднік і насільшчык адхінуліся, даючы ёй дарогу. Дзяўчына паставіла ў белую вазу свой букет, нагнулася, панюхала кветкі і ўсміхнулася. Насільшчык у гэты час паставіў яе чамадан у багажную сетку і заспяшаўся да выходу. Услед за ім падаўся і праваднік.

На пероне, па радыё, зігралі нейкі бадзёры марш. Поезд крануўся. Пралылі за акном электрычныя ліхтары. З кожнай хвілінай усё настойліней і гучней грукаталі колы. На стыках вагон мякка пахіствала. Раптам свежы цёплы вечер пачаў дзьмушць з ночы праз расчыненае акно: поезд вышаў на прастор.

Дзяўчына стаяла ля століка і задумліва пазірала ў цемень. Хто яна такая? Па адзенню яна вельмі нарадвае артыстку. Дый гэты букет кветак... Магчыма, кветкі ёй падарувалі дзе-небудзь пасля выступлення.

Містэр Сміт сказаў:

— Прабачце, што я ўвесь час пазірою на вас. Вы—артыстка?

Яна быццам здзівілася. Яе бровы прыўзняліся. Але гэта мог быць і звыклы выраз твару перад вясёлым шчаслівым смехам.

— Я вельмі падобна на артыстку?

— Як толькі вы зайшлі ў купэ, я падумаў, што вы артыстка. Як бачыце, я ў нейкай ступені Шэрлок Холмс.

— Магчыма.

— Значыць, я не памыліўся?

Яна зноў засміялася. І раптам, праз смех, рашуча сказала:

— Ну, калі вы Шэрлок Холмс, дык я—артыстка!

Свежае паветра, што ўлівалася праз расчыненае акно, троху падбадзёрыла Сміта. Ён адчуў патрэбу гаварыць. Адхінуўшыся ад спінкі дывана і расціраючы правай дланню свае шчокі, Сміт загаварыў аб тэатрах. Трэба было паказаць гэтай артыстцы, што ён—нядрэнна разбіраецца ў гэтай справе. І ён гаварыў, прыводзячы прыклады з гісторыі тэатраў старожытнага Рыма і Грэцыі. Ён успамінаў біографіі вялікіх актораў свету, расказваў пра Шылеру, Шэкспіра. Гэта была даўгая лекцыя, і яна зрабіла сваю справу: дзяўчына слухала яго ўсё больш уважліва. Тады містэр Сміт, пакінуўшы тэатры, загаварыў аб пазіці і паэтах, нарэшце, аб Дрэйзеры, Эптоне Сінклеры і Джэку Лондане. Сваю даўгую тыраду ён скончыў пытаннем:

— Скажыце, вы захапляецеся творамі Байрана?

— Так, я вельмі люблю літаратуру,—адказала дзяўчына.—Я чытала і Байрана, і Шэкспіра, і Джэка Лондана. Але творы Пушкіна, Лерманава, Талстога і Чэрхава падабаюцца мне больш. Вы чыталі што-небудзь з Талстога?

Містэр Сміт адказаў не адразу. Бяспрэчна, ён выдатна ведаў рускую мову, але затое дрэнна—рускую літаратуру. Яна ніколі не цікавіла яго. Да яе ён адносіўся, як да нечага чужога і далёкага.

— Талстога?—прамовіў ён у замяшанні.—Я чуў не-

калі гэтае прозвішча...

— Дык вы, значыць, не чыталі «Вайну і мір», «Анну Карэніну?»—здзіўлена ўсклікнула дзяўчына.

Не, ён не чытаў гэтых твораў.

Дзяўчына замоўкла, разглядаючы яго, як нейкае цуда.

— От як,—сказала нарэшце яна.—А вы столькі нагаварылі мне аб тэатрах. Признацца, я не вывучала гэтага. Але цяпер я абавязкова пачаўлююся...

— Не вывучалі?



Вось, нарэшце, яна—тэма першага раздзела яго брашуры аб Совецкім Саюзе: артыстка, якая не ведае гісторыі тэатральнага мастацтва. Сміт увесь аж падабраўся на сваім дыване. Яму так і рупіла выцягнуць свой блакнот і на свежую памяць запісаць усё, што сказала дзяўчына. Але ён стрымалася, далікатна напрасіў прафесія, падняўся і вышаў з купэ. Тут, у калідоры, ён выхапіў нарэшце з кішэні свой блакнот і запісаў тэму першага раздзела сваёй брашуры. Потым ён закурыў цигарку, спыніўся ля акна і пачаў пазіраць у цемені ночы. Так стаяў ён доўга. Яму было цяпер добра і весела. Агенчыкі паселішчаў, што плылі ў цемені, здавалася, прыветліва падморгвалі яму. Колы вагона грукалі бадзёра і ўпэўнена.

Гэтак-жа бадзёра чмыхаў наперадзе паравоз, і рэха перакатвалася ў прысадах, як жывое.

II.

У той час, як усякраіна рыхтавалася да трыццацігоддзя совецкай улады, Сміт аб'ехаў нямала раёнаў. Эмкі, зісы, электрычкі, кур'ерскія, прыгарадныя і пасажырскія паязды імчалі яго ў калгасы, на заводы і новабудоўлі па гладкіх, быццам паліраваных шасе, па грунтавых дарогах, па чыгуначных шляхах. Сотні людзей самых рознастайных професій прамільгнулі перад Смітам.

— О,—казаў ён, размаўляючы з імі.—Наш чытач павінен ведаць Совецкі Саюз.

I, тримаючы між пальцаў невялікі аловак, Сміт запісваў у блокнот свае ўражанні. Іх было шмат. Але ў тыя хвіліны, калі Сміт сядзеў дзе-небудзь у купэ, або на мяккім дыване аўтамабіля і думаў аб сваёй брашуры, ён усё-ж прызнаваў, што самым лепшым яе раздзелам будзе раздзел аб совецкай артыстыцы. Сміт быў-бы вельмі рады, калі-б мог знайсці яшчэ некалькі подобных фактав...

А восень між тым усё больш убіралася ў сілу. Лісіны пачыналі скідваць сваё ўбранне, усцілаючы дарогі пажоўкам лісцем. Раніцамі на траве серабрыўся іней. Затое днём угрывала сонца. Было ясна і ціха. Над палямі лёталі вялікія статкі шпакоў і плыло белае павуцінне позняга бабінага лета. Далёка чуваць было, як гуў недзе матор малатарні ці якой-небудзь другой машины ў полі, як дзе-небудзь пры двары співаў певень і кричалі гусі на паплавах. Было і не спякотна і щёпла, і Сміт часам адчуваў нават асалоду, прыглядаючыся да незнаймых дзялягліяду.

Быў якраз адзін з такіх дзён, калі сіняя райкомаўская эмка, выкінуўшы аднекуль з-за задніх колаў кольны сіняга дыму, нырнула ў двор Залужскай МТС. Райкомаўскі шофер Колька, малады хлопец з кірпаносым задзірыстым тварам ліха праімчалася па дварэ, аўтамабіль груду нейкага металічнага ламачча і спыніў машыну так, што дзверцы яе прыходзіліся якраз наспраць ганку залужскай кантроры. Калі пасажыры выбраўліся з машыны, Колька дастаў з кішэні камбінезона вельмі расфарбаваную пачку сігар. Сігары гэтыя падараўваў яму ў дарозе замежныя чалавекі. Колька дастаў сігару і толькі хацеў прыкурыць, мацаючы па кішэніях запалкі, калі на ганак зноў вышлі яго пасажыры—сакратар райкома Целяшоў і замежныя чалавекі. Колька чуў, як Целяшоў сказаў:

— Ен у майстэрнях, блізка адсюль.

Па дарозе Колька, размаўляючы з карэспандэнтам, увесь час схіляў гутарку на палітычныя тэмы. Ен скрыстоўваў гэтыя зручныя выпадак, каб выказаць усё, што накіела за апошні час у ім. Так, напрыклад, яму быццам-бы незразумела, чаму галандцы забіваюць інданезійцаў і ніхто з кіруючых колаў Англіі і Амерыкі за іх не заступаюцца, а наадварот, нават рады гэтаму. І ў Амерыцы і ў Англіі ў газетах пішуць супроць Совецкага Саюза няпраўду, і на кожным міжнародным сходзе ці канферэнцыі—толькі спрачаюцца. Спрачаліся нават, калі судзілі самых галоўных імянечкіх злачынцаў.

Колька, седзячы за рулём і паглядаючы на шасе, вельмі далікатна пачынаў выкладаць усе свае пытанні. Чалавек з вусікамі гэтак сама далікатна даводзіў яму, што спрачаеца Савецкі Саюз, а ўсе астатнія краіны толькі абараняюцца.

— А чаму апраўдалі фон-Папена?— запытаўся Колька.

— Фон-Папен вінаваты менш за ўсіх,—адказаў яму чалавек з вусікамі.

— Ды ён-жэ гад, гэты Папен!—не ўтрымаўся нарэшце Колька.

Кольку разбрала злосць. Ен змоўк, дзівуючыся стрыманасці дыпламатаў. Вось якраз у той час замежны карэспандэнт пакапаўся ў сваіх кішэніх і з ветлівай усмешкай падараўваў яму гэтую пачку сігар. Колька ўсміхнуўся ў адказ не менш ветліва і прыняў падарунак. Але тут, успомніўшы ўсё вядомае яму па дыпламатіі, ён выцягнуў з кішэні пачку «Зеніт». Пачка была ўжо распакаваная, з яе Колька разоў два закурыў. Тым не менш, ён рашуча працягнуў яе ў падарунак карэспандэнту.

«Не шофер у мяне, а дыпламат»,—думаў у гэты-ж час Целяшоў, сочачы за ім.

У МТС, на погляд Колькі, усё ішло добра. Рабочыя адказвалі на пытанні ясна, сцісла, і ніхто не завіхаўся ля гэтага нямаведама адкуль і для чаго прыехаўшага чалавека. Целяшоў сказаў:

— Мы можам з'ездзіць у поле, да трактарысткі Валошынай. Гэта лепшая трактарыстка ў нашай рэспубліцы. Яе брыгада ў перадкаstryчніцкім слаборніцтве выканала трэх гадавых норм.

Замежны чалавек згадзіўся, і Колька зноў набег на эмтээсаўскі двор да машыны...

Ніна Валошына... Даўно і вельмі добра ведае яе Колька. Некалі, яшчэ да вайны, разам з ёю вучыўся. Але пасля сёмага класа Колька вымушаны быў пакінуць школу: бацькі ў яго не было, прышлося дапамагаць маці. Пятнаццацігадовы Колька збіраў у калгасе ўраджай, сушиў і складаў у копы сена.

А Ніна Валошына вучылася ў школе, і яны па-ранейшаму сябравалі, бо жылі побач. Але мінула трэх гады, і Колька адчуў нешта больше, чым сяброўства. Праўда, з-за сарамяжнасці сваёй ён нікому і ніколі не расказваў пра гэтыя свае пачуцці. Так і развіталіся яны, як звычайнія сябры, у адзін з спякотных чэрвеніцкіх дзён сорак першага года, пад перакаты артылерыйскага гарому на небасхіле. Колька гнаў на ўсход калгасны статак і ўвесь час думаў аб Ніне Валошынай. Думаў аб ёй і на франтавых дарогах пад Москвой, пад Варонежам, у занесжаных данскіх стэпах. Варта было задумашца хоць крыху, як выплываў перад ім яе прыгожы твар з шэрымі ласкавымі вачыма. А потым Ніна Валошына пачала забывацца. Усё радзей і радзей успамінаў пра яе, і яму ўжо здавалася, што Ніна Валошына была звычайная дзяўчына, якою захапіўся выпадкова. А калі пасля шпіталя звяраўся ён у свой вызваленыя раён і здалёк ўбачыў роднае мястэчка, сэрца раптам забілася радасна, трывожна і найперш падумалася: «А што-ж з Нінай?» Зусім нечакана спаткаў яе на вуліцы. Калі яна кінулася да яго, дык яму зрабілася нават быццам-бы сорамна за самога сябе. А Ніна расказвала пра партызанскі атрад, у якім была амаль усю вайну, пра сваё жыццё-быццё і, між іншым, пра тое, што вучыцца цяпер на курсах трактаристаў. Апошніе яго вельмі здзівіла. Ен ведаў, што Ніна Валошына скончыла дзесяць класаў і цяпер магла-бы ісці працаўваць у якую-небудзь установу. Нават так і сказаў тады ёй, а яна рассміялася:

— Рабочых рук нехапае, Колька. А тое, што немец зруйнаваў і спаліў, трэба ўсё аднаўляць. Я і рашыла ісці, як ты кажаш, на нізавую працу. Буду араць, сеяць, скародзіць. Гэта мие больш падабаецца, чым сядзець ва ўстанове ды перапісваць паперы. Я нават пісьмо такое паслала ў газету. Не ведаю толькі, ці надрукуюць...

Гэтае яе пісьмо, у якім яна заклікала юнакоў і дзяўчат ісці працаўваць непасрэдна на вытворчасці, пасля нашумела ва ўсёй рэспубліцы. Тысячы юнакоў і дзяўчат адгукнуліся на яго, пайшлі на трактары, аўтамабільныя, веласіпедныя заводы, каб сваімі рукамі цягнаць цэглу і складваць з яе камяніцы. Трактарную брыгаду Ніны Валошынай пачалі часта наведваць карэспандэнты з цэнтра. Ніна з дні ў дні перавыконвала нормы, працевала нават начамі і толькі ў выходныя дні часам з'яўлялася ў калгасе.

З нейкага часу сіняя райкомаўская эмка нешта зачасця пачала з'яўляцца на тэрыторыі Залужскай МТС. Мінаючы эмтээсаўскі двор, яна імчалася ў палі, дзе працавалі трактарныя брыгады. Асабліва часта бачылі яе залужане тады, калі сакратар райкома Целяшоў знаходзіўся ў ад'ездзе або па некалькі дзён заставаўся ў якім-небудзь далёкім сельсавецце. Калі-ж неяк пад восень Ніну Валошыну ўзнагародзілі ордэнам і выклікалі ў Москву



Колька з дэзволу Целяшова адвеъ яе на станцыю ў Мінск і пры развітанні падараваў ёй вялікі букет кветак. Поезд крануўся і знік недзе ў цемені, а Колька яшчэ доўга стаяў пад элекрычнымі ліхтарамі мінскага вакзала...

Машына кацілася плаўна і шпарка. Але на выбоінах Колька тармазіў, і тады яна мякка пахіствала на рэсерах.

Абапал цягнуліся бярозавыя прысады, чарнелі ўзараныя палі, а за імі сіней зацягнуты смугою лес.

Сціскаючы баранак руля, Колька часам азіраўся назад. Целяшоў і замежны чалавек сядзелі моўчкі. Моўчкі ехалі яны і ад райцэнтра да Залужскай МТС. Чалавек з вусікамі чамусьці вёў размовы толькі з Колькам. Але пасля таго, як яны размяняліся пачкамі цыгарак, і з імі пакінуў размаўляць. Сядзей пахмурый, задуменны.

А няхай сабе маўчыць! У Колькі—вялікая радасць. І ніхто пра яе пакуль яшчэ не ведае. Нікому не вядома, што тое развітанне на кароткі час, калі Колька падараваў Ніне букет кветак, зблізіла іх назаўсёды.

III.

Містэр Сміт вылез з машыны і, напружана пазіраючы сабе пад ногі, пакроху па ворыве следам за Целяшовым. Воддаль, на ўзорку, стаялі трактары. Калі сюды пад'ехала эмка, добра вядомая кожнаму ў раёне, трактары спыніліся. Ля пярэдняга ўжо сынліся трактарысты і чакалі, калі да іх падыйдуць Целяшоў, Колька і незнаймы чалавек.

Містэр Сміт ішоў асцярожна, баючыся запэцкаль гамашы... Нізка над полем, шастаючы крыллем, лёталі і кричалі гракі. Часам каторы з іх падаў у разорыну і падскокаючы бег наперадзе Сміта.

Містэр Сміт прыглюдаўся да гэтых птушак, да гэтага незнаймага поля, да гэтых людзей, што стаялі ля трактараў. І ўсё тут яму не падабалася. Асабліва гэты шофер, што крохчыў следам. Сміт вычуваў, што з той далінай спрэчкі, якая ўзнікла паміж імі ў дарозе, шофер вышаў пераможцай. І ўзненавідзеў яго містэр, як ненавідзеў усю гэтую краіну, дзе адзін аднаму кажуць «таварыш». Не, ён па стараецца добра размалываць тую артыстку, якую спаткаў у вагоне, калі ехаў у Москву.

І містэр Сміт ішоў у задуме.

— Пазнаёмцеся,—сказаў яму Целяшоў, калі яны падышлі да першага трактара.—Ніна Валошына.

Містэр Сміт раскланяўся перад дзяўчынай з круглым смуглівым тварам і шэрымі ветлівымі вачымі. Яму здалося, што гэты твар, гэтыя вочы ён недзе ўжо бачыў.

Парады па кулінарый

ЗАПЯКАНКА

Для прыгатаўлення запяканкі бярэцца шклянка пшана. Пшано трэба добра вымыць, сцадзіць ваду, пакласці бялкі ад 3—4 яек і адно щаляе яечка, дадаць поўкілограма творагу і поўшклянкі цукровага пяскі. У пасуду для запяканкі пакласці лыжкі дзве масла:

Пшано, твораг, яечкі і цукар добра размяшаць, пакласці ў форму і паставіць на гадзіну ў гарачую духоўку або ў печку. Да запяканкі падаецца салодкі соус.

БІСКВІТНЫ РУЛЕТ

Узяць 6 яечак, аддзяліць бялкі ад жаўткоў, бялкі ўзбіць у гліняным слоіку або гаршчку, дадаючы патрошку цукровага пяскі. Калі бялкі стануть густыя, пакласці ў іх 6 жаўткоў, размяшаць і патроху да-

даваць $\frac{3}{4}$ шклянкі муکі. Узяць бляху, пакласці на яе белую паперу, змазаць паперу маслам, пасыпачаць тоўчанымі сухарамі; усю масу роўнамерна размясціць на паперы і паставіць у гарачую печку. Калі бісквіт будзе готовы, выкінуць яго на скацерку, асцярожна зняць паперу, змазаць павідлам або взрэйнем і завярнуць рулетам (не даючы астыгнуць).

ТОРТ «НАПАЛЕОН»

Прыгатаўцаць цеста: узяць яйцо, расцерці яго з 5 лыжкамі цукровага пяскі. Уліць 1 шклянку малака і расцерці 200 грамаў масла, размяшаць ўсё і замясіць мукою. Калі цеста будзе готова, яго трэба раздзяліць на пяць частак. Кожную частку вельмі тонка раскатасці і пакласці па бляху, змазаную маслам. Спячы ў духоўцы. Выйдуць коржыкі.

Калі ўсе коржыкі будуць спечаны, прыгатаўцаць крэм: адбіць у кастрюлю 3 жаўткі і расцерці іх з 200 грамамі цукровага пяскі. Пакласці ванільны парашок і 3 сталовыя лыжкі муки белай, добра размяшаць, уліць 1 літр малака, паставіць на пліту, увесі час мяшаючы, каб мука не асядала на дно. Калі маса загусцее (кіпець не павінна), зняць з пліты і астудзіць.

Узяць коржыкі, выраўняць краі, надаўши любую форму, і начапн змазаць крэмам: спачатку 1 коржык, на яго пакласці другі і зноў змазаць крэмам, пасля наступны і т. д., пакуль не ўложацца ўсе 5 коржыкаў. Тады верхні таксама змазаць крэмам, і зверху пасыпачаць тоўчанымі рэшткамі ад коржыкаў. Даць пастаяць торту гадзіны тры і тады толькі есці. Колькасць коржыкаў можна павялічыць.

Рэдакцыйная камітэта: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА, К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Журнал «Работница і крестьянка» на беларускім языке.

Издание ЦК КП(б)Б.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна 55, пакой 23. Друк. арк. 3. Аўтарск. арк. 4. Падпісаны да друку 2/XI-47 г.

Заказ № 450

АТ 01327

Мінск, друкарня імя Сталіна, Пушкіна, 55.

Тыраж 10.000 экз.



І раптам успомніў...

Але-ж дзе і калі? Містэр Сміт нахмурый лоб, прыпамінаючы...

І раптам успомніў... Успомніў ту ю ноч, калі поезд ім'я чаў яго ў Москву, асветлены элекрычнымі ліхтарамі мінскі перон, завяляя кветкі ў белай вазе і дзяўчыну з свежыми букетамі у руках, якую ён чамусьці назваў артысткай.

Містэр Сміт стаяў у маўклівай нерухомасці...

А над полем плыло белае павуцінне. Высока ў небе, падаючыся касякамі на поўдзень, курлыкалі журавы.

Кастрычнік, 1947 г.

ЦАНА 1 руб. 50 кап. Да гэтага нумару білеслатна дадаецца ўкладка — выкрайка. Выдавецтва «Знамя»

